Добры бацька жыве даўжэй

СТАР. 2

Сакрэт шчасця ад маёра Сцепчанкова

СТАР. 5

Багацці сённяшняй ночы

СТАР. 7

Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

16 МАЯ 2015 г. СУБОТА № 91 (27949) Кошт 1800 рублёў

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ПРАЦОЎНЫЯ КАЛЕКТЫВЫ ЗАХАВАЮЦЬ

Але разгільдзяям і дармаедам у іх не месца

Пра гэта заявіў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з прадстаўнікамі працоўнага калектыву Мінскага трактарнага завода.

У час наведвання ААТ «МТЗ» Прэзідэнту было далажана аб фінансава-гаспадарчай дзейнасці і перспектывах развіцця. У прыватнасці ў кіраўніцтва завода ёсць дакладны план па далейшым развіцці ўваходзячых у «МТЗ-Холдынг» прадпрыемстваў, планы па мадэрнізацыі выпускаемай тэхнікі і асваенні новых перспектыўных лінеек прадукцыі, бачанне перспектыў па яе папулярызацыі на знешніх рынках, тактыка па скарачэнні існуючых аб'ёмаў складскіх запасаў. Прэзідэнт азнаёміўся з узорамі выпускаемай на прадпрыемстве тэхнікі, у тым ліку перспектыўнымі распрацоўкамі, сучаснымі тэхналагічнымі працэсамі, наведаў вытворчыя памяшканні трактарнага завода, паведамляе БЕЛТА. Падчас наведвання прадпрыемства Аляксандр Лукашэнка агучыў пазіцыю кіраўніцтва краіны па надзённых пытаннях.

Фота БЕЛТА.

АБ ЗАРПЛАТАХ І ЦЭНАЎТВАРЭННІ

«Мы пастараемся пры адсутнасці росту заработнай платы збалансавацца так, каб цана не захліствала яе», — сказаў беларускі лідар.

«Галоўная задача па краіне да выбараў: мы ні ў якім разе не павінны займацца папулізмам і наганяць зарплату, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Нам трэба захаваць той узровень, які застаўся з мінулага года».

«Па цэнаўтварэнні мы пракантралюем. Практычна ўсе цэны залежаць ад нас. Мы бачым, дзе яны падаюць, дзе паднімаюцца. Калі растуць цэны на імпарт, то і Бог з ім. Галоўнае, каб на тавары беларускай вытворчасці цэны не раслі», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Разам з тым кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў шэрагу выпадкаў стрымліванне цэн недапушчальна, паколькі гэта прывядзе да вымывання тавараў з розніцы. «Але па многіх відах мы цэны бачым і кантралюем», — заявіў ён.

Размаўляючы з прадстаўнікамі працоўнага калектыву прадпрыемства, Прэзідэнт, у прыватнасці, заявіў, што «па камуналцы (кошце паслуг ЖКГ. — **Заўвага БЕЛТА**) мы не будзем рухацца так, як раней».

АБ НЕАБГРУНТАВАНЫМ ІМПАРЦЕ

«Барані Бог, калі нашы прадпрыемствы ў гэтым годзе купяць (за мяжой. — **Заўвага БЕЛТА**) трактары і іншую тэхніку, якую мы вырабляем», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка не выключыў, што ў новых сучасных узорах тэхнікі могуць быць пэўныя недахопы. «Але трэба разумець, што мы гэта ўсё стварылі на маршы. У нас гэтага не было. Мы за апошнія гады ўсё гэта стварылі. Зразумела, патрэбны час для таго, каб давесці тэхніку, — лічыць кіраўнік дзяржавы. — Таму, калі і ёсць недзе мінусы... Мінчане, я ведаю, закупілі імпартныя трактары для камунальных службаў. Навошта? Завод (дзе выпрацоўваюцца айчынныя трактары. — **Заўвага БЕЛТА**) побач. Ну, выйшаў са строю які-небудзь вузел, дык яго імгненна адрамантуюць».

Звяртаючыся да кіраўніцтва ўрада, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: «Мы не члены СГА, мы нікому нічога не абавязаны. Давайце абаронім свой унутраны рынак, не аддадзім нікому ад праса да трактара і аўтамабіля».

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, у найбліжэйшы час па гэтай тэме запланавана спецыяльная нарада, дзе ўрад далажыць аб прымаемых мерах і дасць справаздачу наконт абгрунтаванасці таго ці іншага імпарту.

СТАР. 2

Узнёсласць

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Любоў РАДЗЬКО — студэнтка 6 курса Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, радуецца вясновай квецені. У гэтай сукенцы яна пойдзе на свой выпускны баль.

ЦЫТАТА ДНЯ

Дзмітрый СЕМЯНКЕВІЧ, намеснік міністра архітэктуры і будаўніцтва:

«У гарадах — спадарожніках Мінска павінна з'явіцца архітэктура новага пакалення, мы не можам тут размяшчаць узоры архітэктуры 70-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Адназначна, што гэта не павінны быць шэрыя спальныя раёны. Пажадана, каб будучыя жыхары ўжо цяпер маглі ўбачыць не проста абстрактныя планы і схемы (у іх могуць разабрацца толькі спецыялісты), а суцэльнае архітэктурнае рашэнне, у адпаведнасці з якім будзе развівацца горад. Трэба мець на ўвазе, што ў будучыні каля спадарожнікаў будзе актыўна развівацца катэджная забудова, таму ўжо цяпер трэба вызначыць участкі, улічваючы іх прыдатнасць для вядзення сельскай гаспадаркі».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 16.05.2015 г.

Долар ЗША	🇺🇸	14150,00	▼
Еўра	🇪🇺	16110,00	▼
Рас. руб.	🇷🇺	283,00	■
Укр. грыўня	🇺🇦	678,50	▼

■ Зямельны аўкцыён

ПАД МІНСКАМ БУДЗЕ СВАЯ «РУБЛЁЎКА»?

Самыя дарагія 14 сотак у Валяр'янаве былі прададзены за 2,415 млрд рублёў (каля 170 тысяч долараў)

Ужо традыцыйна ў гэты час будучыя гаспадары загараднай нерухомасці актыўна цікавяцца пустымі зямельнымі ўчасткамі, каб летам пачынаць будаваць там свае палацы. І я не памыліўся — менавіта палацы, бо ўзводзіць на такой дарагой зямлі нешта іншае проста не мае сэнсу. Нехта можа заўважыць, што сёння не той час, каб на максімуме гандляваць зямлёй, бо ў рэгіёне не ўсё добра з вялікімі грашыма ў насельніцтва. Аднак апошні аўкцыён у Мінскім раёне паказаў, што грошы ў айчынных «багацеяў» ёсць у дастатковай колькасці.

«ЗАЛАТЫЯ» СОТКІ

У першай дэкадзе мая на аўкцыённых таргах па продажы зямельных участкаў у прыватную ўласнасць у Мінскім раёне з малатка было прададзена 14 надзелаў. Самым «смачным» лотам тут стаў участак памерам у 14,15 соткі ў Валяр'янаве Бараўлянскага сельсавета, які быў выстаўлены па рэкордна высокім першапачатковым кошце — 1,5 млрд рублёў. На яго прэтэндавалі 3 удзельнікі. Прэстыжны Лагойскі напрамак, непасрэдная блізкасць да сталіцы, бо да МКАД усяго 4 км, наяўнасць інжынерных камунікацый — усё тут спрыяе цікаму і камфортнаму жыццю за горадам. Сам участак знаходзіцца каля лесу побач з дарагімі катэджамі. Пераможцам стаў мясцовы жыхар раёна, які мае даволі буйны бізнес. Ён заплаціў за ўчастак каля 2,5 млрд рублёў. Атрымліваецца, што толькі адна сотка зямлі каштавала новаму ўласніку 172,5 млн рублёў (12 тысяч долараў).

Бараўлянскі сельсавет прадаў на аўкцыёне яшчэ адзін зямельны ўчастак у вёсцы Чарцяж. На 14 сотак з электрычнасцю тут прэтэндавалі 4 заяўнікі. Лот быў выстаўлены на таргі за 350 млн рублёў, а прададзены за 512 млн 435 тысяч, ці за 35,8 тысячы долараў.

МАКСІМАЛЬНЫ ПОПЫТ — НА «БЮДЖЭТНУЮ» ЗЯМЛЮ

Самым папулярным лотам на аўкцыёне стаў участак у вёсцы Гатовіна Юзуфоўскага сельсавета. Гэтыя 15 сотак з электрычнасцю сабралі самую вялікую колькасць заяў, на іх разлічвалі адразу 18 кліентаў. Лот быў выстаўлены на таргі па адносна невысокім стартавым кошце ў 39 млн рублёў. Барацьба за зямлю была сур'ёзнай, а прадалі яе ў 6 разоў даражэй за першапачатковы кошт — за 238 млн 520 тысяч рублёў (каля 16,7 тысячы долараў).

СТАР. 3

БЕЛПОШТА

Увага!
Працягваецца падпіска
на друкаваныя сродкі масавай інфармацыі
на 2 паўгоддзе 2015 года

ДЛЯ ФІЗІЧНЫХ І ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ

Нашы паслугі па падпісцы

- падпіска на абанементную скрыню
- падпіска на даму
- дастаўка да кватэры з уручэннем «з рук у рукі»
- падпіска праз інтэрнэт на сайце www.belpost.by
- магчымасць аплаты пры дапамозе пластыкавых картак
- прыём падпіскі па факсу для юрыдычных асоб

Падпіска на ўсе беларускія друкаваныя сродкі масавай інфармацыі і каля 3100 найменняў замежных друкаваных выданняў

Афармляючы падпіску на абанементную скрыню або «Да запатрабавання», даецца скідка за дастаўку выдання

Падпісвайцеся на любімыя выданні!

Падрабязную інфармацыю вы можаце атрымаць у любым аддзяленні паштовай сувязі ці па тэлефонах у г. Мінску:
222-72-17, 293-55-95, 327-20-31

Брэсцкі філіял (8-0162) 20-48-54
Віцебскі філіял (8-0212) 47-61-39
Гомельскі філіял (8-0232) 71-53-42
Гродзенскі філіял (8-0152) 75-73-47
Мінскі філіял (8-0172) 22-75-65
Магілёўскі філіял (8-0222) 31-08-82

www.belpost.by
Call-цэнтр 154

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

СМІ паведамілі аб планах ЕС правесці наземную аперацыю ў Лівіі

План ЕС па выкарыстанні ваеннай сілы для спынення патоку незаконных мігрантаў з Лівіі ўключае ў сябе наземную аперацыю ў гэтай краіне. Пра гэта гаворыцца ў дакуменце, які трапіў да The Guardian. «Гэтая аперацыя запатрабуе шырокага спектра ваеннай тэхнікі і людскіх рэсурсаў як на моры, так і на сушы, у паветры. Мяркуецца поўнае знішчэнне інфраструктуры гандлю жывым таварам», — гаворыцца ў 19-старонкавым дакуменце, які кіраўнікі ўрадаў краін — членаў ЕС разгледзяць у чэрвені. Раней у Бруселі заяўлялі, што ў Лівіі не плануецца наземная аперацыя.

У Ірландыі спынілі спробу падарваць прынца Чарльза

У Ірландскай Рэспубліцы затрымалі шэсць чалавек па падазрэнні ў падрыхтоўцы тэракта супраць прынца Чарльза і яго жонкі Камілы. Пра гэта паведамляе The Daily Mirror. У двух маладых падазраваных выявілі самаробныя выбуховыя прылады і агнястрэльную зброю. Акрамя таго, у Лаўце, Уэксфардзе і Дубліне былі знойдзены яшчэ выбуховыя прыстасаванні і зброя. Сёння ўсе затрыманыя ва ўзросце ад 21 да 62 гадоў змешчаны пад варту. У выданні мяркуюць, што падазраваныя звязаны з «часовай» Ірландскай рэспубліканскай арміяй і «сапраўднай» ІРА. Прынц Чарльз 19 мая плануе наведаць ірландскую вёску Малахмор, каб ушанаваць памяць свайго стрыечнага дзядулі лорда Маўнтбетэна, забітага баевікамі ІРА ў 1979 годзе.

ISSN 1990 - 763X
15091

Польшча і балтыйскія краіны папрасілі размясціць у сябе кантынгент НАТА

Краіны Балтыі і Польшча выступілі за размяшчэнне пастаяннага кантынгенту НАТА на іх тэрыторыі. Пра гэта са спасылкай на літоўскую армію паведамляе Reuters. Па словах афіцыйнага прадстаўніка літоўскай арміі Міндоўга Неймонтаса, міністры абароны Латвіі, Літвы і Эстоніі збіраюцца падаць заяўку ў альянс на размяшчэнне адной брыгады ў Прыбалтыцы (склад такога падраздзялення ў НАТА звычайна не перавышае пяці тысяч ваеннаслужачых). «Гэтае рашэнне звязана са становішчам у сферы бяспекі і з'яўляецца мерай стрымлівання», — паведаміў Неймонтас. Раней, 13 мая, брытанская The Times паведамляла пра тое, што камандаванне армій краін Прыбалтыкі склала папярэдні варыянт афіцыйнага ліста да Вялікабрытаніі і яе саюзнікаў па НАТА, у якім утрымліваецца афіцыйная просьба даслаць войскі для размяшчэння ў рэгіёне. Паводле іншага дакумента, што трапіў да Reuters, Польшча на саміце НАТА ў Варшаве ў 2016 годзе збіраецца папрасіць альянс аб пастаяннай прысутнасці ў рэгіёне, уключаючы размяшчэнне ваенных баз і цяжкай тэхнікі.

КОРАТКА

Рэальныя наяўныя грашовыя даходы насельніцтва Беларусі ў першым квартале 2015 года склалі 95,8% да ўзроўню першага квартала 2014 года.

Уласны капітал страхавых арганізацый Беларусі ў першым квартале склаў Br12,6 трлн і павялічыўся ў параўнанні з аналагічным перыядам 2014 года ў дзеючых цэнах на Br572,5 млрд, або на 4,8%.

Урачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў XI Нацыянальнага тэлевізійнага конкурсу «Тэлевяршыня» лепшых тэлежурналістаў года адбудзецца ў мінскім Палацы спорту 21 мая.

Да 2030 года ў гарады-спадарожнікі могуць перасяліцца 104,5 тыс. мінчан.

Белтэлерадыёкампанія аб'явіла аб пачатку прыёму заявак для ўдзелу ў нацыянальным адборачным туры дзіцячага конкурсу песні «Еўрабачанне-2015», які пройдзе ў Сафіі ў лістападзе.

СЮРРЭАЛІЗМ ЗАПАНАВАЎ НА ГАРАДСКОЙ ПЛОШЧЫ

Хто стаў цэнтрам штогадовага праекта пасля Марка Шагала і Казіміра Малевіча?

Творчасць беларускага мастака-сюррэаліста, графіка, ілюстратара Мікалая Селешчука ў мінулую сераду была прадстаўлена ўсім ахвотным на сталічнай плошчы Якуба Коласа. Увасобілася гэта ў экспазіцыі рэпрадукцый трыццаці яго карцін, адкрыццё якой суправаджалася выступленнем музычных і шоу-калектываў. Выстава абсалютна адкрыта для наведвання і ў пэўным сэнсе з'яўляецца высокамастацкім упрыгажэннем горада.

Сёлета тут прадстаўлена трыццаць работ Мікалая Селешчука розных гадоў, ад першых яго крокаў да 1995 года, якім датуюцца апошнія з прадстаўленых карцін. Творчасць «беларускага Сальвадора Далі» абсалютна самабытная, унікальная, для свайго часу наватарская. Яго называлі першапраходцам, ён і быў адным з першых беларускіх сюррэалістаў. Кажуць, яго метафарычныя, фантасмагарычныя, сімвалічныя творы ў свой час выклікалі шок і адбіваліся ў памяці, яго асоба прыцягвала ўвагу, прымушала глядзець у яго бок.

СТАР. 3

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

ПРАЦОЎНЫЯ КАЛЕКТЫВЫ ЗАХАВАЮЦЬ

АБ КІТАЙСКІХ КРЭДЫТАХ

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што выдзеленыя льготныя і камерцыйныя крэдытныя рэсурсы ад Кітая будуць накіроўвацца не толькі на буйныя праекты ў маштабах краіны, але таксама доступ да часткі з іх плануецца прадаставіць малому бізнесу. «Я хачу гэтыя крэдыты і малому бізнесу аддаць, прыватнікам. Няхай бяруць, але каб былі жалезныя гарантыі вяртання. Трэба сёння хутчэй ствараць альтэрнатыўную эканоміку, каб прыватнік прыходзіў і працаваў. Няхай развіваюцца», — заявіў беларускі лідар.

Як далажылі кіраўніку дзяржавы, праведзены нядаўна дзяржаўны візіт Старшыні КНР Сі Цзіньпіна ў Беларусь, апрача іншага, дазволіў вырашыць шэраг пытанняў у супрацоўніцтве МТЗ з кітайскімі партнёрамі. «Ужо калі пасля гэтага вы не зможаце выйсці на кітайскі рынак і працаваць там, то грош нам цана», — заўважыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Сі Цзіньпін з'яўляецца сябрам Беларусі і падчас візіту праяўляў шчырую зацікаўленасць у пошуку новых напрамкаў для развіцця супрацоўніцтва. «Ён збіраў сваіх людзей, даваў канкрэтныя заданні. Мэта была адна — беларусам трэба падставіць плячо, таму што яны ніколі не падводзілі. Гэта быў этапны візіт, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Ён ад'язджаў адсюль і гаварыў: «Я ніколі не думаў, што Беларусь такая і што візіт будзе настолькі выніковым». Кітайцы ніколі проста так нічога не кажуць».

АБ СІТУАЦЫІ Ў ЭКАНОМІЦЫ І НА МТЗ

«Мы будзем захоўваць працоўныя калектывы, але падтрымліваць будзем толькі тых, хто хоча працаваць, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Наперадзе яшчэ больш моцная канкурэнцыя. Таму разгільдзяям, дармаедам, алкаголікам і прайдохам у працоўных калектывах рабіць няма чаго».

Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што сітуацыя ў свеце няпростая, а сусветная эканоміка марудна і цяжка аднаўляецца. Паводле яго слоў, галоўная прычына таго, што адбываецца ў беларускай эканоміцы, тоіцца ў знешніх фактарах, у тым ліку сітуацыі на расійскім рынку, куды пастаўляецца амаль палавіна прадукцыі, якая вырабляецца ў Беларусі.

Разам з тым Прэзідэнт падкрэсліў, што «з рахунку нельга скідаць і яшчэ адну прычыну існуючых праблем — гэта наша бесталковасць, безгаспадарчасць і неарганізаванасць». У сувязі з гэтым кіраўнік дзяржавы ўказаў на неабходнасць скарачэння сабекошту выпускаемай прадукцыі. Гэтую задачу ён назваў пытаннем нумар адзін. Гаворачы пра стан спраў на Мінскім трактарным заводзе па выніках наведвання прадпрыемства, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што чакаў горшага. Аднак рэальнасць аказалася крыху іншай. Нягледзячы на наяўнасць шэрагу сур'ёзных цяжкасцей, завод мае перспектыву. Прэзідэнт таксама нагадаў, што як МТЗ, так і іншыя прадпрыемствы атрымліваюць прыродны газ па цане практычна ў два разы меншай, чым на Захадзе, і гэта таксама з'яўляецца немалаважнай канкурэнтнай перавагай. «Гэта, напэўна, не вечна. Хоць мы будзем старацца рабіць так, каб названы складнік сабекошту быў як мага ніжэйшы. А ў астатнім, калі вы хочаце больш зарабляць, глядзіце на сабекошт ад уключанай або выключанай электрычнай лямпачкі да сучасных станкоў. Без мадэрнізацыі не абысціся», — сказаў беларускі лідар.

«Ніякага папулізму не будзе. Але завод ваш у Беларусі быў, ёсць і будзе заўсёды. Гэта брэнд, твар краіны», — падкрэсліў Прэзідэнт.

АБ ПАДТРЫМЦЫ ДЗЯРЖАВЫ

Аляксандр Лукашэнка таксама пацвердзіў свае ранейшыя заявы пра тое, што разлічваць на атрыманне бюджэтнай падтрымкі можна толькі пад канкрэтныя бізнес-планы, кантракты і праекты. «Проста так грошы нікому даваць не будуць. Патрэбны вынік, рэальны план», — дадаў ён. У гэтым жа ключы ставіцца задача па дыверсіфікацыі знешніх рынкаў збыту, зніжэнні залежнасці ад паставак на рынкі традыцыйных партнёраў.

«Вы павінны разумець сітуацыю, якая складваецца сёння. Трымайцеся за свае рабочыя месцы. Менш слухайце балбатуноў», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, сёння ў свеце разгарнулася вельмі жорсткая канкурэнцыя, адпаведна, беларускім прадпрыемствам неабходна выпускаць канкурэнтаздольную прадукцыю, у першую чаргу па дызайне і якасці. «Па цане мы выйграём амаль у два разы па некаторых узорах. Гэта ўжо добра. Але не думайце, што так будзе заўсёды», — адзначыў беларускі лідар.

«У большасці сваёй канфлікты і войны, што адбываюцца ў свеце, маюць пад сабой эканамічную аснову», — лічыць Прэзідэнт Беларусі. «Нафта, прыродны газ, металы, канчатковая рэалізацыя тавараў — там інтарэсы і асноўныя грошы. Ідзе барацьба аж да гарачай вайны. Нам, сярэдняй па памеры дзяржаве, у гэты складаны час трэба выстаяць, вытрымаць, захаваць краіну, вытворчасці і працоўныя калектывы», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што маючыя адбыцца ў бягучым годзе прэзідэнцкія выбары — гэта экзамен для ўлады ўвогуле. «І да гэтага экзамену мы павінны дастойна падрыхтавацца без усялякага папулізму, каб вы нас потым пасля выбараў не папракалі, што нешта паабяцалі, але пасля забыліся», — заявіў беларускі лідар.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

■ Дэмаграфія — плюс

Няма нічога даражэйшага за родных людзей...

Больш за палову дзяцей у краіне нарадзіліся летась не першымі ў сем'ях

Ні адзін чалавек не з'яўляецца востравам. Мы народжаны для жыцця ў сям'і, яна і дзеці — самае галоўнае ў нашым жыцці. Будзе здаровай і шчаслівай сям'я — будзе такім і ўсё грамадства. Таму ўмацаванне інстытута сям'і, стварэнне спрыяльных умоў для нараджэння і выхавання дзяцей з'яўляюцца для нашай краіны стратэгічнымі задачамі. Пра гэта гаварылі падчас міжнароднай канферэнцыі «Здаровая сям'я — здаровае грамадства».

МАЦНЕЕ СЯМ'Я — МАЦНЕЕ КРАІНА

— За апошняе дзесяцігоддзе беларуская сям'я значна трансфармавалася, — расказаў **намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Аляксандр РУМАК** *(на фота)*. Змены закранулі структуру сям'і, функцыі бацькоў, рэпрадуктыўныя паводзіны — так сем'і адрэагавалі на новыя сацыяльна-эканамічныя ўмовы жыцця і змяненне традыцыйных уяўленняў аб сям'і і сямейных каштоўнасцях.

Аляксандр Румак нагадаў, што сярэдні памер дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да трох гадоў па стане на 1 мая складае 2 млн 584 тысячы рублёў і на 23% перавышае ўсталяваны мінімальны ўзровень аплаты працы ў краіне. І што ўсяго сістэмай дзяржаўнай дапамогі ахоплена звыш 370 тысяч дзяцей, што складае больш за 21% ад іх агульнай колькасці.

— Выхаваць і даць дарогу ў жыццё не аднаму, а некальким дзецям у сучасным грамадстве няпроста — занадта вялікая адказнасць і вялікія фізічныя, маральныя і матэрыяльныя нагрузкі, — канстатаваў намеснік міністра. — Таму асаблівай падтрымкай у нашай краіне карыстаюцца шматдзетныя сем'і. Так, пры наяўнасці ў сям'і траіх непаўналетніх дзяцей дзяржава пагашае 75% ад сумы крэдыту, атрыманага на будаўніцтва жылля, а пры наяўнасці 4 і больш непаўналетніх дзяцей — усе 100% крэдыту. Сёння ў нас налічваецца амаль 70 тысяч шматдзетных сем'яў. З іх 53,6% ужо атрымалі ад дзяржавы фінансавую дапамогу падчас будаўніцтва жылля.

З 1 студзеня гэтага года ўведзены новы від падтрымкі шматдзетных сем'яў — сямейны капітал, і ён ужо пачаў працаваць. Толькі за два месяцы — сакавік і красавік — пералічаны грошы на дэпазітныя рахункі 116 сем'яў.

Аляксандр Румак упэўнены, што патрэбны доўгачасовыя меры падтрымкі, каб шматдзетных сем'яў стала больш.

НАЦСТАТ ВЕДАЕ АБ СЯМ'І АМАЛЬ УСЁ

Сярэдні памер беларускай сям'і — тры чалавекі. Па словах **намесніка старшыні Белстата Алены КУХАРЭВІЧ**, сем'і зараз ствараюцца ў больш сталым узросце. Так, у апошнія гады жанчыны аддаюць перавагу ўступленню ў першы шлюб ва ўзросце 25,3 года, у паўторны шлюб — у 37,6 года. Мужчыны ўступаюць у першы шлюб ва ўзросце 27,4 года, у паўторны — у 40,6 года.

Адпаведна нараджаць таксама сталі пазней. Сярэдні ўзрост маці пры нараджэнні дзіцяці ў горадзе ў мінулым годзе склаў 28,6 года, у вёсцы — 27 гадоў. Першае дзіця ў мінулым годзе нараджалі ў сярэднім у 26,1 года ў горадзе і ў 24 гады ў вёсцы.

Станоўчым момантам з'яўляецца тое, што больш за палову дзяцей у краіне нарадзіліся другімі, трэцімі і наступнымі дзецьмі. Першынцаў стала менш на 6%. Калі браць нараджэнне трэціх і чацвёртых дзяцей, то тут лідзіруе Брэсцкая вобласць. Другое дзіця ў сям'і часцей за ўсё з'яўляецца ў сталіцы. Паводле статыстыкі, у 2014 годзе 1277 жанчын нарадзілі двойню, 18 — трайнят.

Разам з тым, па словах **начальніка галоўнага ўпраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Алены БОГДАН**, у нашай краіне створаны ўсе ўмовы для нараджэння здаровых дзяцей, выходжвання, лячэння і рэабілітацыі дзяцей з паталогіямі. «У нас не стаіць пытанне цаны. Няма квот на аказанне медыцынскай дапамогі, на знаходжанне дзяцей у стацыянары. Нам у спіну не дыхаюць страхавыя кампаніі, якія ацэньваюць мэтазгоднасць аказання таго ці іншага віду медыцынскай дапамогі. У нас на першае месца ставіцца жыццё — дзіцяці і жанчыны», — заявіла на канферэнцыі Алена Богдан.

ДОБРЫ БАЦЬКА ЖЫВЕ ДАЎЖЭЙ

Адначасова на канферэнцыі было адзначана, што толькі 2% беларускіх мужчын сыходзяць у водпуск па доглядзе дзіцяці. Пра гэта, у прыватнасці, паведаміла намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэта Алена Кухарэвіч. Па словах прадстаўніка Белстата, гэта з'яўляецца пацвярджэннем стэрэатыпнага гендарнага мыслення.

З ёй згодна **намеснік старшыні Фонду ААН у галіне народанасельніцтва (ЮНФПА) у Беларусі Алена КАСЬКО**, якая адзначыла, што мужчыны, залучаныя ў актыўнае бацькоўства, практыкуюць менш рызыкоўныя паводзіны і, адпаведна, радзей гінуць у працаздольным узросце ад знешніх прычын. Акрамя таго, па яе словах, вопыт скандынаўскіх краін, дзе значна большы працэнт мужчын бяруць дэкрэтны водпуск па доглядзе дзіцяці, паказвае, што мужчыны пры гэтым становяцца больш мяккімі і гуманнымі, а давер грамадства да іх павышаецца.

Святлана БУСЬКО

■

■ Капітал

Банкам давалі час падумаць

Нацыянальны банк прыняў рашэнне аб прыпыненні да 17 верасня 2015 года дзеяння спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) закрытага акцыянернага таварыства «Норд Еўрапеан Банк» («Н.Е.Б. Банк») на ажыццяўленне асобных банкаўскіх аперацый. Дадзенае рашэнне прынята з той жа прычыны, што і ў выпадку з Еўрабанкам, — у сувязі з невыкананнем ліцэнзійных патрабаванняў да велічыні нарматыўнага капіталу, нявызначанасцю перспектыў па яго нарошчванні, невыкананнем іншых ліцэнзійных патрабаванняў, устаноўленых Банкаўскім кодэксам.

Нагадаем, што на мінулым тыдні яшчэ ў двух банкаў (ІнтэрПэйБанк і БІТ-Банк) былі адкліканы ліцэнзіі. Яшчэ раней была адклікана ліцэнзія ЗАТ «Дэльта Банк». Відаць, што цярпенне рэгулятара скончылася. Як тлумачаць ва ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў Нацбанка, «з мэтамі паляпшэння канкурэнтаздольнасці беларускіх банкаў, пашырэння іх магчымасцей па аказанні крэдытнай падтрымкі беларускай эканоміцы, павышэння надзейнасці і ўстойлівасці функцыянавання банкаўскага сектара ў маі 2012 года было прынята рашэнне аб павелічэнні значэння мінімальнага памеру нарматыўнага капіталу банкаў да сумы, эквівалентнай 25 млн еўра». Для банкаў, узровень нарматыўнага капіталу якіх на момант унясення змяненняў не адпавядаў новым патрабаванням, быў прадугледжаны пераходны перыяд: павелічэнне нарматыўнага капіталу з 1 студзеня 2014 года да 15 млн еўра, з 1 студзеня 2015-га — да 25 млн еўра. Устаноўленыя патрабаванні па мінімальным памеры капіталу былі выкананы большасцю банкаў.

Тым, хто падаў у Нацыянальны банк рэалістычныя планы па ліквідацыі ў найбліжэйшы час допушчанага парушэння (Трастбанк, БТА Банк і Банк ББМБ), быў дадзены дадатковы час для рэалізацыі запланаваных мерапрыемстваў. У дачыненні да банкаў, якія не падалі пераканаўчых планаў па нарошчванні нарматыўнага капіталу (ІнтэрПэйБанк, БІТ-Банк, Н.Е.Б. Банк і Еўрабанк), у студзені 2015 года былі прыняты рашэнні аб прыпыненні дзеяння ліцэнзій на ажыццяўленне асобных аперацый.

«Адначасова ўласнікам гэтых банкаў прапанавалі разгледзець пытанне аб пераўтварэнні банка ў нябанкаўскую крэдытна-фінансавую арганізацыю. Патрабаванні да мінімальнага памеру нарматыўнага капіталу нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый дыферэнцыраваны ў залежнасці ад рызыкоўнасці банкаўскіх аперацый, якія ажыццяўляюцца імі, і ўстаноўлены на ўзроўні 1 і 5 млн еўра, што значна ніжэй за аналагічныя патрабаванні, устаноўленыя для банкаў».

У маі, з улікам аналізу рашэнняў, прынятых уласнікамі названых банкаў, і зыходзячы з ацэнкі рэальнасці далейшых перспектыў выканання імі ўстаноўленых патрабаванняў да мінімальнага памеру нарматыўнага капіталу, Праўленне Нацбанка прыняло рашэнні аб дадатковым абмежаванні ліцэнзійных паўнамоцтваў Еўрабанка і Н .Е.Б. Банка і адкліканні ліцэнзій у ІнтэрПэйБанка і БІТ-Банка. Такія захады накіраваны на ўмацаванне банкаўскай сістэмы і яе бяспечнае функцыянаванне. «Увогуле, стабільнасць банкаў і іх здольнасць належным чынам праводзіць плацяжы і выконваць свае абавязацельствы перад крэдыторамі і фундатарамі не выклікае боязі», — гавораць у Нацбанку.

Дарэчы, прыпыненне дзеяння ліцэнзіі Н.Е.Б. Банка не прывядзе да датэрміновага выканання абавязацельстваў па заключаных дагаворах. Усе абавязацельствы будуць выконвацца ў адпаведнасці з раней заключанымі дагаворамі. Пры гэтым банку забараняецца заключаць новыя дагаворы і перазаключаць на новы тэрмін раней заключаныя дагаворы, выкананне абавязацельстваў па якіх звязана з ажыццяўленнем банкаўскай аперацыі, у частцы ажыццяўлення якой дзеянне ліцэнзіі прыпынена.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

■

■ Парламенцкі дзённік

ТЭОРЫЯ ВЫПРАЎЛЕННЯ

Парламентарыі наведалі месцы пазбаўлення волі

Падчас 7-й вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу дэпутаты прынялі ў першым чытанні закон «Аб парадку і ўмовах утрымання асоб пад вартай».

Перш, чым разгледзець яго ў другі раз, дэпутацкі корпус завітаў у «Турму №8» у горадзе Жодзіне. У ёй знаходзяцца каля 1620 чалавек усіх узростаў, у тым ліку і пажыццёва асуджаныя. Зразумела, уражанне ад наведвання ўстановы застаецца моцнае. Так, дэпутаты, ходзячы па калідорах турмы, мелі магчымасць зазірнуць праз вочка ўнутр камер. Там — нары, стол, санвузел, падстаўка пад тэлевізар і часам сам тэлевізар (яго могуць перадаць родныя). У пакоі ад 2 і болей чалавек. Яны ходзяць з аднаго канца камеры ў другі ці сядзяць і ціха гутараць. Па вялікім рахунку, адзінае, што яны могуць рабіць, — гэта глядзець тэлевізар, пісаць ці чытаць. Першаму аддаецца безумоўная перавага.

Дэпутаты на працягу ўсяго наведвання закідваюць пытаннямі «экскурсавода», намесніка кіраўніка папраўчай установы «Турма №8» па арганізацыі рэжымных мерапрыемстваў з асуджанымі да пажыццёвага зняволення МУС Беларусі Дзмітрыя Савацімава: «Як зняволеныя харчуюцца? Колькі на іх выдаткуецца грошай? Як фінансуецца турма?» На што ён адказвае, што тут заўжды прытрымліваюцца штодзённага каларажу (колькасці калорый, якую павінен ужыць чалавек). У месяц выдаткуецца каля 550 тысяч рублёў на ежу, а ў сярэднім на кожнага — каля 4 мільёнаў з улікам зарплаты супрацоўнікаў турмы. Усе грошы бюджэтныя. Хаця на тэрыторыі турмы ёсць 3 камеры, у якіх асуджаныя вырабляюць прадукцыю шляхам ручной зборкі. Але гэтая праца нізкааплатная і значнага прыбытку не прыносіць. Хутчэй выступае як спосаб заняць зняволеных работай.

У «Папраўчай калоніі №14» умовы менш жорсткія, і абсалютная большасць са зняволеных (98%) працуе. Тут знаходзіцца каля 1800 чалавек, якія здзейснілі злачынства не ў першы раз. Месца зняволення нагадвае магутны завод. Толькі ўмовы пражывання ў інтэрнатах тут зусім іншыя. У калоніі робяць глушыцелі для мінскіх трактароў, радыятары для іх жа і для БелАЗаў. А таксама каваныя лаўкі, арэлі, крэслы, драўляную мэблю ды шмат чаго іншага. Лічыцца, што праца дапамагае выпраўляцца злачынцам і паступова сацыялізавацца.

Наведванне месцаў зняволення скіравана перш за ўсё на тое, каб парламентарыі пазнаёміліся з умовамі пражывання асуджаных:

— Заканатворчая дзейнасць дэпутатаў звязана з усімі сферамі жыцця, у тым ліку і з той, якая знаходзіцца за калючым дротам, — кажа **Зінаіда МАНДРОЎСКАЯ, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па працы і сацыяльных пытаннях**. — Зразумела, кожны злачынец павінен быць пакараны. Але, калі ён становіцца асуджаным, ён усё адно застаецца чалавекам. У яго ёсць права знаходзіцца ў прыстойных умовах і права выпраўіцца. І гэта павінна выконвацца.

Зінаіда Міхайлаўна нагадвае, што законапраект «Аб парадку і ўмовах утрымання асоб пад вартай» знаходзіцца на разглядзе ў Палаце прадстаўнікоў і ў найбліжэйшы час будзе прымацца ў другім чытанні. «Для таго, каб дакладна адлюстраваць усе тонкасці гэтай сферы ў законе і прыняць правільнае рашэнне, дэпутатам трэба ведаць і прычыны, чаму сюды людзі трапляюць і чаму вяртаюцца, якія ў іх умовы жыцця».

Папраўкі, пра якія ідзе размова, з аднаго боку прадугледжваюць максімальна бяспечныя ўмовы працы для супрацоўнікаў месцаў пазбаўлення волі, а з іншага — паляпшэнне матэрыяльна-пабытавага забеспячэння грамадзян, якія ўтрымліваюцца пад вартай. Напрыклад ёсць прапанова дазволіць у камерах выкарыстоўваць халадзільнікі. Але змяненні яшчэ абмяркоўваюцца і ўдакладняюцца.

— Законапраект у першую чаргу накіраваны на тое, каб законы былі больш гуманныя ў адносінах да тых людзей, якія знаходзяцца тут. Гуманнасць паказвае ўзровень цывілізаванасці грамадства, — падкрэслівае **Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА, старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу**.

Вераніка ПУСТАВІТ

■

■ Погляд

КАШТОЎНЫ КАМЕНЬ НА ШАЎКОВЫМ ШЛЯХУ

На гэтым тыдні завяршыўся гістарычны візіт Старшыні КНР Сі Цзіньпіна ў Беларусь, па выніках якога партфель беларуска-кітайскіх дамоўленасцей склаў суму ў 18 млрд долараў. Трохдзённы візіт пацвердзіў сапраўдны характар усебаковага стратэгічнага партнёрства паміж Кітаем і Беларуссю, якое фармальна было дасягнута яшчэ ў 2013 годзе. Як падкрэсліў беларускі Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, той факт, што сюды прыехалі сотні бізнесменаў разам са Старшынёй КНР, — «вялікі знак для нашай краіны, і мы павінны ім скарыстацца».

Па выніках афіцыйных перамоў Аляксандра Лукашэнкі і Сі Цзіньпіна ў Мінску лідарамі дзвюх дзяржаў быў падпісаны Дагавор аб дружбе і супрацоўніцтве паміж Беларуссю і КНР. У дакуменце, у прыватнасці, адзначаецца, што паглыбленне дружалюбных сувязяў і ўмацаванне прававой асновы адносін усебаковага стратэгічнага партнёрства паміж Беларуссю і Кітаем суадносяцца з інтарэсамі дзвюх дзяржаў і народаў, адпавядаюць рэальным патрэбам сучаснага развіцця двухбаковых адносін і спрыяюць падтрыманню міру, бяспекі, стабільнасці ў рэгіёне Еўразіі. Аспект бяспекі і стабільнасці асабліва важны ў кантэксце ўкраінскага крызісу, які ўнёс істотныя карэктывы ў кітайскія планы рэалізацыі эканамічнага пояса Вялікага шаўковага шляху ва Усходняй Еўропе, дзе Украіна, мяркуючы па колькасці і маштабе сумесных праектаў, разглядалася як адно з яго цэнтральных звёнаў.

Таксама Беларусь і Кітай на аснове ўзаемнай выгады і агульнай карысці дамовіліся сумесна прасоўваць стварэнне эканамічнага пояса Вялікага шаўковага шляху і пашыраць супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, фінансавай, інвестыцыйнай, навукова-тэхнічнай, энергетычнай, касмічнай, транспартнай, інфармацыйна-тэхналагічнай, сельскагаспадарчай, гуманітарнай і іншых сферах.

Уласна кажучы, удзел Беларусі ў эканамічным поясе і быў галоўным пунктам парадку дня беларуска-кітайскіх перамоў. Паводле слоў Старшыні КНР, Беларусь, знаходзячыся ў цэнтры Еўропы, валодае ўнікальнымі перавагамі для развіцця эканамічнага пояса. Кітай гатовы далучыць Беларусь да разнастайных праграм крэдытна-фінансавага супрацоўніцтва, у тым ліку да Фонду Шаўковага шляху з мэтай фінансавання сумесных праектаў.

Шматмільярдныя крэдытныя лініі, якія Кітай паабяцаў вылучыць Беларусі, будуць накіраваны на мадэрнізацыю беларускіх прамысловых прадпрыемстваў, стварэнне сумесных высокатэхналагічных вытворчасцей, рэалізацыю інфраструктурных праектаў, развіццё беларускага малога і сярэдняга бізнесу, што ў канчатковым выніку павінна рэфармаваць беларускую эканоміку і дазволіць стварыць больш спрыяльны бізнес-клімат не толькі для кітайскіх кампаній.

У гэтым кантэксце перспектыўнай ідэяй з'яўляецца далучэнне Беларусі да нядаўна створанага Кітаем Азіяцкага банка інфраструктурных інвестыцый, мэтай якога таксама з'яўляецца фінансаванне праектаў эканамічнага пояса і марскога шляху. Па словах Аляксандра Лукашэнкі, Беларусь падтрымлівае вылучаныя Сі Цзіньпінам канцэпцыі «Эканамічны пояс Шаўковага шляху» і «Марскі шаўковы шлях XXI стагоддзя» і спадзяецца ператварыцца ў вузлавую платформу рэалізацыі гэтых праектаў. Нездарма ў рамках дзяржаўнага візіту Старшыні КНР было абвешчана, што кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» з'яўляецца жамчужынай кітайскай канцэпцыі «Пояс і шлях». Таму варта чакаць, што менавіта «Вялікі камень» у сярэднетэрміновай перспектыве будзе асноўным праектам кітайска-беларускага супрацоўніцтваа.

Беларусь са сваёй развітай чыгуначнай, аўтамабільнай інфраструктурай, а таксама невялікай аддаленасцю ад прыбалтыйскіх і чарнаморскіх партоў гатова забяспечваць транзіт. Сёння для гэтага існуюць усе неабходныя геапалітычныя падставы, засталося толькі правільна і эфектыўна імі скарыстацца.

Арсен СІВІЦКІ

■

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 19 июня 2015 года
торгов с условиями по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Банк Москва-Минск»

Предмет торгов (сведения о продаваемом имуществе)	«Помещение банка» с инвентарным номером 250/D-31877 общей площадью 78,3 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, Полоцкий район, г. Полоцк, пр-д Замковый, д. 2-1, (назначение: помещение финансового назначения)
Продавец имущества	ОАО «Банк Москва-Минск», ул. Коммунистическая, 49, пом. 1, 220002, г. Минск
Организатор торгов	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К.Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск
Начальная цена предмета торгов (без учета НДС)	746 047 000 белорусских рублей
Сумма задатка	74 000 000 белорусских рублей
Условие торгов (условие продажи)	Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Банк Москва-Минск», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи, по согласованию с продавцом.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся **19 июня 2015 года в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются **с 19.05.2015 по 17.06.2015 включительно** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

По вопросу осмотра продаваемого имущества
следует обращаться по телефону: (0212)23-07-06.
Телефоны для справок:
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);
(017)239-16-25 (ОАО «Банк Москва-Минск»).

Центр Промышленной Оценки
- **Организация аукционов**
- **Оценка всех видов имущества**

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению Несвижского районного потребительского общества (продавец)
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ:
здание торгового склада, об. пл. 1307,7 кв.м,
инвентарный номер 621/С-20323, расположенное по адресу:
Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 117/1;
здание проходной, об. пл. 23,3 кв.м,
инвентарный номер 621/С-20322, расположенное по адресу:
Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 117.

Земельный участок площадью **0,6517 га** предоставлен на праве постоянного пользования для обслуживания торгового склада и проходной.

Начальная цена с НДС – 2 477 126 400 бел. руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены перечисляется в белорусских рублях на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение **10** (десяти) рабочих дней после проведения аукциона.

Условия оплаты: Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и порядке оплаты за объект, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) банковских дней после проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов **www.cpo.by.**

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 17.03.2015 г.

Аукцион состоится **27.05.2015 в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703.** Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **25.05.2015 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703.**

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-183-69-71. www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

Бобруйское управление филиала «Центр «Белтехинвентаризация» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:
- оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование)
- организации и проведению аукционных торгов
- инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ:
27 мая 2015 в 11.00 состоятся повторные открытые аукционные торги (торги)
по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности
ОАО «ФанДОК» (продавец), в составе:

Лот № 1 (предмет торгов): Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-70254 (компрессорное здание), общей площадью 547,7 кв.м, расположенное на земельном участке пл. 0,4303 га по адресу: г. Бобруйск, ул. Ленина, 95/9

Организатор торгов	Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, ОКПО 55484006,220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369
Продавец предмета торгов	Открытое акционерное общество «ФанДОК», УНП 700060473 ОКПО 00276624, 213802, г. Бобруйск, ул. Ленина, 95, р/с 3012000000377 в ОАО «Беларусбанк» г. Бобруйска, ул. Горького, 2 филиал 703 код 153801760
Место проведения торгов и подачи документов	ул. Чонгарская, д. 54 , г. Бобруйск, в здании Бобруйского управления Филиала «Центр «Белтехинвентаризация» в рабочие дни с 8.30 до 17.30
Начальная цена продажи	1 133 360 000 рублей без учета НДС, задаток 5% – 56 668 000 рублей
Номер расчетного счета для перечисления задатка	**Получатель платежа –** Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369, УНП 102353509
Информация о земельном участке	Земельный участок с кадастровым номером 741000000006005557 пл. 0,4303 га расположен по адресу: г. Бобруйск, ул. Куйбышева-Ленина. Имущественные права на земельный участок – право постоянного пользования.
Характеристика предмета торгов	Здание – одноэтажное, стены – кирпичные, ж/б панели, фундамент – ж/бет., перекрытия – ж/бет.; кровля – совмещенная; полы – бетонные, плиточные, имеется электроснабжение, водопровод, канализация, составные части: подвал, здание насосной под артскважиной
Условия продажи предмета торгов	При заключении договора купли-продажи между продавцом и покупателем (претендентом на покупку) на цену продажи предмета торгов будет начислен НДС по ставке 20%
Срок заключения договора купли-продажи	В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов
Сроки и условия оплаты	Определяются по согласованию победителя торгов (претендента на покупку) с продавцом при заключении договора купли-продажи
Срок подачи документов, осмотра объектов и внесения задатка	по 22 мая 2015 г. включительно до 17.00

Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение торгов не позднее 3(трех) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов на основании счета-фактуры, выдаваемой Организатором торгов.

**Более подробная информация об условиях участия в торгах, перечне документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах, опубликована в газете «Рэспубліка» от 29 января 2015 г.

Получить доп. информацию о продаже имущества можно по адресу:
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам:
8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

ГЛАБАЛЬНЫЯ ПЛАНЫ Ў ГЛАБАЛЬНАЙ СЕТЦЫ

Дваццаціпяцігадовая жанчына разам са сваім 31-гадовым мужам знялі ў Мінску кватэру. Але не для таго, каб вырашыць жыллёвае пытанне. Сямейная пара наладзіла тут выраб, распаўсюджванне, рэкламу матэрыялаў і выяў парнаграфічнага зместу праз інтэрнэт.

Зламыснікі падабралі больш як 14 дзяўчат, якія пагадзіліся за грошы «працаваць» у відэачатах з кліентамі рэсурсаў глабальнай сеткі. За гэта сужэнцы атрымлівалі матэрыяльнае заахвочванне ад уладальнікаў рэсурсаў, што спецыялізаваліся на распаўсюджванні парнаграфіі.

— Крымінальная справа накіравана ў адзін з раённых судоў сталіцы, — паведаміла старшы памочнік пракурора Мінскай вобласці Ларыса Пархімовіч. — За здзейсненае злачынства прадугледжваецца пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін ад 2 да 4 гадоў.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

«На чэмпіянаце свету гублялі нават дзяцей»

Супрацоўніца міліцыі ўзгадала, як забяспечваўся парадак на «Мінск-Арэне» падчас леташняга першынства свету па хакеі

Год таму вялікі хакей у Мінску толькі набіраў абароты, а ў Чэхіі сёлетняе першынство ўжо падыходзіць да свайго фіналу. Увага на матчах скіравана не толькі на лядовыя баталіі, але і на бяспеку. І гэта цалкам зразумела. Перад пачаткам спаборніцтваў на радзіме Гашака чакалі наплыву 650 000 балельшчыкаў. Як прызналася Маркета Стэрбава, кіраўнік арганізацыйнага камітэта, «мы не хочам вырашаць праблемы, мы хочам папярэджваць іх». Менавіта таму агляд гледачоў праводзяць даволі пільна, вярнуліся на свае месца так званыя рамкі бяспекі, якія прыбралі раней. У сваю чаргу «Звязда» з дапамогай Таццяны АБОЗНАЙ, прэс-афіцэра Цэнтральнага РУУС сталіцы, вырашыла ўзгадаць, як забяспечвалася бяспека падчас чэмпіянату-2014 на галоўнай арэне беларускай сталіцы.

— Нягледзячы на тое, што баталіі завяршыліся год таму, у мяне і да гэтага часу захаваліся ад чэмпіянату яркія ўражанні і эмоцыі. Ён стаў адной з самых цікавых падзей у маім жыцці, — кажа суразмоўца. — Падрыхтоўка да яго вялася, зразумела, на самым высокім узроўні. Нас трэніравалі, як дзейнічаць у выпадку надзвычайнай сітуацыі, правільна праводзіць агляд, аказваць медыцынскую дапамогу. А добра кантактаваць з балельшчыкамі дазваляла тое, што міліцыянеры нашага ўпраўлення прайшлі трохмесячныя курсы англійскай мовы на базе гімназіі №29 у Надзеі Курулёвай. Моўных бар'ераў мы не адчувалі. Ахову правапарадку на лядовай арэне забяспечвалі не толькі супрацоўнікі нашага ўпраўлення ўнутраных спраў, але і калегі з розных рэгіёнаў краіны. Міліцыянераў было шмат, аднак гэта асабліва ў вочы не кідалася.

— А з якімі пытаннямі звярталіся да вас замежнікі?

— Пыталіся, як прайсці на трыбуну, у кавярню, у сувенірную краму, шукалі дарогу да зоны гасціннасці. Большасць пытанняў тычылася арыенціроўкі на мясцовасці. Людзей на «Мінск-Арэне» заўжды было шмат. А таму балельшчыкі пастаянна нешта гублялі. Са сваімі праблемамі яны таксама спяшаліся да праваахоўнікаў. Для страчаных рэчаў у нас было адведзена асобнае памяшканне. І ўсё, што знаходзілі, вярталі гаспадарам.

— Што найчасцей пакідалі заўзятары?

— Гублялі ўсё, што заўгодна: мабільныя тэлефоны, фотакамеры, дакументы, сувеніры, кашалькі... Неяк каля Палаца спорту адпачывала кампанія фанатаў з Латвіі. Пасля адзін з хлопцаў заўважыў, што ў яго зніклі кашалёк, дакументы, білеты. Ён звярнуўся ў міліцыю. Праваахоўнікі прыйшлі на месца, дзе адпачывала кампанія, і знайшлі яго ў... траве. І такіх выпадкаў хапала. Грамадзянка Расіі пакінула тэлефон у прыбіральні на «Мінск-Арэне». Разблакаваць яго мы не здолелі, але ўбачылі паведамленні, якія прыходзілі на мабільны. Пазванілі па тым нумары. Аказалася, пасля матча гаспадыня мабільніка з'ехала ў Маскву, палічыла, што тэлефон не знойдзе. Вярнулі тэлефон праз яе знаёмых, якія на той момант яшчэ былі ў Мінску. Жанчына была вельмі ўражана. А былі і недарэчныя сітуацыі. Расійскі балельшчык нам актыўна даказваў, што ў яго скралі асабістыя рэчы. Давялося выклікаць следча-аператыўную групу. Кашалёк тым часам чакаў свайго гаспадара пад крэслам на трыбуне...

— Дзяцей не гублялі?

— Рэгулярна! На арэне хапала забаў, на якія дзеці пастаянна звярталі сваю ўвагу. Быў выпадак, калі жанчына адышла набыць сыну сок, азірнулася, а таго ўжо няма. За гэты час ён паспеў дайсці да другога канца арэны. На хлопчыка звярнулі ўвагу міліцыянеры і, дзякуючы радыёстанцыі, аператыўна знайшлі маці. Іншы хлопчык «схаваўся» ад бацькоў у выстаўленай каля «Мінск-Арэны» машыне. Пакуль яго шукалі, ён сядзеў на месцы кіроўцы аўто і круціў «баранку». Але часам самі дзеці шукалі бацькоў. Заплаканы пяцігадовы хлопчык, якога знайшлі нашы супрацоўнікі, прызнаўся, што прыйшоў на хакей разам з бацькам, а той знік. Пры гэтым ён назваў прозвішча, імя. У выніку тату знайшлі ў бары, дзе той піў піва разам з сябрамі. Давялося правесці сур'ёзную прафілактычную размову.

— Людзей нападпітку ў зонах гасціннасці хапала, але ставіліся да іх праваахоўнікі даволі лаяльна.

— Усё ж такі нам хацелася падтрымліваць імідж лагодных гаспадароў. Мы паводзілі сябе з усімі ветліва і культурна. Усе канфлікты вырашаліся на месцы. Выпадкі, калі ў аддзяленне прывозілі буйных фанатаў, былі адзінкавыя. Вы, напэўна, чулі, як міліцыянеры падобных балельшчыкаў нават адвозілі ў гасцініцу ці ў студэнцкую вёску, дзе пражывала шмат гасцей чэмпіянату. Гэта, дарэчы, часам спараджала цікавыя сітуацыі. Некаторыя замежнікі забываліся, дзе яны жывуць. У такім разе шукаць месца пражывання прыходзілася з дапамогай дакументаў. А адзін з заўзятараў наогул пераблытаў у студэнцкай вёсцы свой пакой і заснуў у чужым ложку.

— Агляд, дарэчы, быў даволі пільным. Праваахоўнікі зазіралі нават у мой фотаапарат, аддзялялі батарэю ад ноўтбука...

— Так, аглядалі старанна, але ўсё было ў рамках разумнага. Балельшчыкі паводзілі сябе вельмі дружалюбна. Мы знаходзілі з імі паразуменне. Іншаземцы ніколі не скардзіліся на агляд. Калі мы і чулі заўвагі, дык толькі ад беларусаў, якія раней не хадзілі на хакей, не сутыкаліся з падобным.

— Якія экзатычныя рэчы для спартыўнага мерапрыемства знаходзілі ў балельшчыкаў?

— Сям'я з Расіі спрабавала пранесці набор кухонных нажоў. Тлумачылі тым, што пайшлі на стадыён адразу пасля наведвання гандлёвага цэнтра. Безумоўна, з нажамі мы іх не прапусцілі, прапанавалі аднесці іх у камеру захоўвання, якія працавалі каля «Мінск-Арэны». А ў аднаго з мужчын наогул знайшлі качалку.

— Вы некалькі тыдняў працавалі на хакейных матчах. Паспелі заўважыць розніцу паміж хакейнымі і футбольнымі заўзятарамі?

— Я пэўны час працавала падчас футбольных матчаў на стадыёне «Дынама», і мне падаецца, што хакейныя балельшчыкі больш спакойныя. На хакей прыходзяць цэлымі сем'ямі, з дзецьмі. Так-так, спорт з шайбай сапраўды стаў нейкім сямейным святам. Але, у любым выпадку, неўраўнаважаных заўзятараў можна сустрэць паўсюль.

Тарас ШЧЫРЫ.

Заўзятары ў Мінску весяліліся ад душы.

ПАД МІНСКАМ БУДЗЕ СВАЯ «РУБЛЁЎКА»?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прыцягнуў да сябе ўвагу і ўчастак у 15,2 соткі без камунікацый у вёсцы Старое Сяло Хацежынскага сельсавета. За лот змагаліся 6 удзельнікаў. Пры пачатковым кошце 150 млн рублёў ён быў рэалізаваны за 462 млн (прыкладна за 32,3 тысячы долараў). Амаль у 3 разы ўзрос падчас таргоў пачатковы кошт на ўчастак у 16 сотак з электрычнасцю ў вёсцы Навашына Пятрышкоўскага сельсавета. Ён быў прададзены за 319 млн 549 тысяч рублёў (22,3 тысячы долараў). Досыць актыўныя таргі прайшлі па ўчастку ў 15 сотак з электрычнасцю ў аграгарадку Чачкава Гаранскага сельсавета. На лот было пададзена 8 заяў. Стартавы кошт падчас таргоў зноў павялічыўся ў 3 разы, і зямля была прададзена за 333 млн 815 тысяч рублёў (23,3 тысячы долараў).

Прэстыжны Лагойскі напрамак, непасрэдная блізкасць да сталіцы, таму тут толькі адна сотка зямлі каштавала 172,5 млн рублёў (12 тысяч долараў).

Адразу пяць заяўнікаў прэтэндавалі на ўчастак у 15 сотак з усімі камунікацыямі ў вёсцы Прылуцкая Слабада Шчомысліцкага сельсавета. Стартавы кошт павялічыўся тут у два разы, пасля чаго лот быў прададзены за 878 млн 871 тысячу рублёў.

ЗЯМЛЮ Ў МІХАНАВІЧАХ КУПІЛІ «БЕЗ БОЮ»

Ждановіцкі сельсавет выстаўляў на аўкцыён адзін участак у 8 сотак з электрычнасцю ў вёсцы Дзегцяроўка. Надзел рэалізаваны на другім кроку таргоў за 388 млн 410 тысяч рублёў (27 тысяч долараў). Калодзішчанскі сельсавет выстаўляў на таргі тры ўчасткі ў розных кварталах ў Калодзішчах. На ўчастак у 15,4 соткі ў квартале 7103 было пададзена 2 заявы. Пры пачатковым кошце 198 млн рублёў лот прададзены за 263 млн 538 тысяч рублёў (18,4 тысячы долараў). На другія 15 сотак у квартале 7109 прэтэндаваў адзін удзельнік. Лот дастаўся менавіта яму за 184 млн 800 тысяч рублёў (13 тысяч долараў). На трэці ўчастак у 15,4 соткі ў квартале 7110 было пададзена ўжо 4 заявы. Таму лот быў рэалізаваны на 5-м кроку за 289 млн 892 тысячы рублёў (20,3 тысячы долараў). На ўсіх участках ёсць толькі электрычнасць.

Участак плошчай 23,5 соткі без камунікацый у вёсцы Броўкі Лошанскага сельсавета прададзены за 307 млн 340 тысяч рублёў (21,5 тысячы долараў). За лот змагаліся 3 удзельнікі, а стартавы кошт зямлі быў 254 млн рублёў. Два заяўнікі прэтэндавалі на ўчастак у 12,65 соткі (электрычнасць, вадаправод) у аграгарадку Міханавічы. Лот быў рэалізаваны на першым кроку таргоў за 112 млн 200 тысяч рублёў (7,8 тысячы долараў). Таксама пайшоў з малатка на першым кроку ўчастак у 14 сотак з электрычнасцю ў вёсцы Слабада Самахваловіцкага сельсавета за 267 млн 300 тысяч рублёў (18,7 тысячы долараў).

Асобна нагадаю, што гэтай вясной Мінскі абласны цэнтр інвестыцый і прыватызацыі ўжо прадаў некалькі зямельных участкаў у самых прэстыжных месцах пад Мінскам. Два невялікія ўчасткі па 8,7 соткі ў Мар'яліве былі прададзены тады за 1,425 млрд рублёў (98 тысяч долараў) і за 745 млн 800 тысяч рублёў (52,3 тысячы долараў). За 1,194 млрд рублёў (84 тысячы долараў) прададзены зямельны ўчастак у вёсцы Тарасава. Кошты для Беларусі ўнушальныя. Між іншым, самая дарагая зямля для прыватнага будаўніцтва ў Расіі была прададзена менавіта ў падмаскоўнай Рублёўцы ў 2005 годзе. Тады адна сотка ў вёсцы Жукаўка каштавала расійскаму алігарху каля 200 тысяч долараў. У нас цэннікі, зразумела, крыху іншыя...

Сяргей КУРКАЧ.

■ Напярэдадні падзеі

БАКУ ПРЫМЕ ЎСЮ ЕЎРОПУ!

Да I Еўрапейскіх гульняў засталося менш за месяц

Больш за 6 тысяч атлетаў з 50 краін кантынента на працягу 17 дзён будуць змагацца ў 20 відах спорту, сярод якіх 16 — алімпійскіх. У праграму ўключаны таксама баскетбол 3х3, пляжны футбол, самба і каратэ. Акрамя таго, будуць разыграны і ліцэнзіі на Алімпіяду-2016.

Пасол Азербайджана ў Беларусі Ісфандзіяр БАХЦІЯР заявіў, што Еўрапейскія гульні ў Баку пройдуць на ўзроўні летняй Алімпіяды:

— Ужо сёння, менш чым за месяц да адкрыцця, магу сказаць, што Баку гатовы прыняць усіх гасцей з Еўропы. Нягледзячы на тое, што ў нас было ўсяго два з паловай гады на падрыхтоўку, праведзена сур'ёзная работа і спаборніцтвы ў Баку ў чэрвені пройдуць на ўзроўні летніх Алімпійскіх гульняў, — адзначыў пасол.

Турнір адбудзецца з 12 па 28 чэрвеня. Беларусь на Еўрапейскіх гульнях прадставяць 152 спартсмены, нашы суайчыннікі будуць змагацца за медалі ў такіх відах, як бокс, барацьба, гімнастыка (мастацкая і спартыўная), плаванне, стральба, настольны тэніс і іншых.

У складзе каманды як вопытныя, заслужаныя спартсмены: браты Багдановічы (каноэ), Меліціна Станюта і Кацярына Галкіна (мастацкая гімнастыка), Вадзім Махнёў і Раман Петрушэнка (байдарка), Сяргей Мартынаў і Канстанцін Лукашык (стральба кулявая), так і моладзь, якая выступіць у спаборніцтвах па плаванні і скачках у ваду.

— Еўрапейскія гульні ў Баку — найважнейшы этап падрыхтоўкі да летніх Алімпійскіх гульняў у Рыа-дэ-Жанейра для зборнай Беларусі. Упэўнены, выступленне нашай каманды атрымаецца годным, без медалёў мы не застанемся, — заявіў **першы намеснік міністра спорту і турызму Беларусі Аляксандр ГАГІЕЎ.**

Нагадаем, Еўрапейскія гульні сёлета пройдуць упершыню, але турнір стане традыцыйным і будзе арганізоўвацца кожныя 4 гады.

Напярэдадні Гульняў стартаваў конкурс «Будзь разам з камандай!», што ладзіць Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі. Заўзятары павінны даслаць у НАК на электронны адрас (konkurs@noc.by) пажаданні беларускай камандзе да Еўрагульняў у Баку і фотаздымак (на якім трэба трымаць у руках дзве шыльды — «TeamBelarus» і «Баку-2015»).

Найлепшыя фотаздымкі з пажаданнямі будуць адабраны журы, раздрукаваны і дастаўлены ў штаб беларускай дэлегацыі ў алімпійскай вёсцы ў Баку. Менавіта там члены нашай каманды змогуць прагаласаваць за ўпадабаныя пасланні. Пераможцы атрымаюць прызы з рук знакамітых спартсменаў.

Заяўкі прымаюцца да 1 чэрвеня 2015 года.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ

■

ЗНАК ДАВЕРУ

У Літве праходзяць Дні культуры Беларусі

Па Літве разам з вясной крочыць прыгожае свята — Дні культуры Беларусі.

Яны традыцыйна праходзяць кожны год, заўсёды маштабна і з вялікім поспехам. У гэтым годзе пачаліся ўнікальнай падзеяй — у Вільнюсе, у Палацы вялікіх князёў літоўскіх адбылося адкрыццё выставы «Сярэднявяковае ўпрыгажэнне. Таямнічы пояс эпохі Вітаўта Вялікага» са збору Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь. Гэты артэфакт уключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі і ўпершыню дэманструецца за мяжой. Праект рэалізуецца пад патранатам міністра культуры Беларусі Барыса Святлова і міністра культуры Літвы Шарунаса Бірутыса.

«Гэты ўнікальны музейны экспанат з'яўляецца помнікам агульнай гісторыі дзяржаў, тэрыторыі якіх уваходзілі ў склад Вялікага Княства Літоўскага. І тое, што ён экспануецца ў Вільнюсе, — знак вялікага даверу з боку беларускіх калег. Гэта сведчыць пра наступнае: у галіне культуры і навукі мы дасягнулі ўзаемаразумення. Мы можам сумесна аналізаваць наша агульнае мінулае і прызнаць яго гарантам гарманічнага супрацоўніцтва ў будучыні», — сказаў на адкрыцці выставы міністр культуры Літвы Шарунас Бірутыс.

Дні культуры Беларусі ў Літве працягнуцца да верасня 2015 года.

«Кожны год іх праграму мы стараемся напоўніць асаблівымі, запамінальнымі мерапрыемствамі, якія знаёмілі б жыхароў і гасцей Літвы з культурнай спадчынай нашай краіны. Цяперашнія шмат у чым прысвечаны агульнаму гістарычнаму мінуламу — на працягу многіх стагоддзяў мы жылі ў адной дзяржаве», — падкрэсліў пасол Беларусі ў Літве Аляксандр Кароль.

У рамках Дзён культуры запланаваны шмат цікавых мерапрыемстваў. Беларускі акадэмічны музычны тэатр пакажа першы нацыянальны мюзікл «Соф'я Гальшанская». Пастаноўка пройдзе на сцэне Рускага драматычнага тэатра і Клайпедскага дзяржаўнага музычнага тэатра. Канцэртныя праграмы салістаў будуць прадстаўлены ў гарадах Вільнюс, Друскінінкай і Клайпеда, адбудзецца выступленне балетнай трупы тэатра ў Шаўляі.

У Клайпедзе пройдзе традыцыйнае свята беларускай песні, на якім выступяць музычныя калектывы беларускай дыяспары з розных рэгіёнаў Літвы.

Праграмай прадугледжана правядзенне серыі выстаў. Творы беларускага жывапісца-пейзажыста Вітольда Бялыніцкага-Бірулі будуць экспанавацца ў Нацыянальным мастацкім музеі Літвы. У Літаратурным музеі Аляксандра Пушкіна пройдзе выстава «Дзядзька ў Вільні» па матывах паэмы Якуба Коласа «Новая зямля». У вільнюскім Музеі тэатра, музыкі і кіно можна будзе пазнаёміцца з працамі сусветна вядомага мастака з Беларусі Марка Шагала.

Адбудзецца дэманстрацыя фільма беларускага рэжысёра Сяргея Лазніцы «У тумане» ў гарадах Клайпеда і Вільнюс. У бібліятэцы Акадэміі навук Літвы пройдзе прэзентацыя факсімільнага выдання Тураўскага Евангелля — помніка старажытнаславянскага пісьменства XI стагоддзя.

У праграму Дзён культуры ўключаны мерапрыемствы, прысвечаныя святкаванню 250-годдзя з дня нараджэння вядомага кампазітара, дыпламата, палітычнага дзеяча Міхала Клеафаса Агінскага, лёс якога быў цесна звязаны з Беларуссю. Запланавана выступленне Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Аляксандра Анісімава на Міжнародным фестывалі класічнай музыкі імя Міхала Агінскага ў Плунге. Акрамя таго, у Вільнюсе пройдзе выстава Дзяржаўнага музея гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі, на якой будуць прадстаўлены архіўныя дакументы Міхала Агінскага.

Таямнічы пояс эпохі Вітаўта Вялікага.

Вітаўтас ЖЭЙМАНТАС,
уласны карэспандэнт
«Звязды» ў Літве.
Фота аўтара.

Вільнюс.

Дасталі з калодзежа, знялі з дрэва

У адзін дзень сталічным выратавальнікам давялося аказваць дапамогу пацярпелым і пад зямлёй, і на вышыні.

Спачатку ранкам паступіла паведамленне, што на вуліцы Брыкета ў калодзежы знаходзіцца чалавек. Высветлілася, што падчас правядзення фарбавальных работ у калодзежы цеплатрасы на глыбіні трох метраў стала дрэнна 45-гадоваму мантажніку. Пасля падняцця на паверхню мужчыну шпіталізавалі з папярэднім дыягназам «атручэнне парамі ацэтону».

А ўжо ўвечары на вуліцы Варанянскага дапамога спатрэбілася першакурсніку БДТУ. Хлопец 1995 года нараджэння апынуўся на дрэве на ўзроўні трэцяга паверха. Як ён туды трапіў? Палез па ката, а самастойна спусціцца ўжо не змог.

Сяргей РАСОЛЬКА.

МАЙСТАР-КЛАС АД КАНАДЦАЎ

На першынстве свету па хакеі беларусы пацярпелі сакрушальнае паражэнне ад зборнай Канады ў чвэрцьфінале і пакінулі турнір.

Зразумела, ніхто не мог падумаць, што лік будзе менавіта такім — 0:9. Але, калі не звяртаць на яго ўвагу, трэба прызнаць, зборная ў нас на гэтым чэмпіянаце была цудоўная. Як адзначыў Дзмітрый Дудзік, экс-гулец нацыянальнай каманды, па змесце гульні — гэта найлепшая зборная за ўсе гады існавання нашай суверэннай дзяржавы.

«У канадцаў усё зроблена на найвышэйшым узроўні: паглядзіце на майстэрства, хуткасць, запал і тактыку каманды, — пракаментаваў галоўны трэнер зборнай Беларусі Дэйв Льюіс. — Мы не маглі з гэтым саўладаць і проста спрабавалі «выжыць» у гэтым матчы. Я ўсцешаны, што ён завершаны... Хлопцам трэба проста забыцца пра гэтую гульню і ніколі яе не ўзгадваць». Льюіс таксама заўважыў, што каманда добра папрацавала, каб апынуцца ў чвэрцьфінале: «У нас выдатны калектыў. І я ім ганаруся».

Астатнія чвэрцьфіналы прынеслі наступныя вынікі: ЗША — Швейцарыя — 3:1, Швецыя — Расія — 3:5, Фінляндыя — Чэхія — 3:5. У паўфіналах, якія пройдуць сёння, сустрэнуцца Канада — Чэхія і ЗША — Расія.

Тарас ШЧЫРЫ.

Зборная Беларусі стане арганізатарам кваліфікацыйнага турніру да Алімпійскіх гульняў-2018, які пройдзе з 1 па 4 верасня 2016 года. Наша каманда аспрэчыць пуцёўку ў Пхенчхан са зборнымі Даніі, Славеніі, а таксама камандай, якая заваюе гэта права ў лютым 2016 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование (описание) имущества и его стоимость	**ЛОТ № 1. Здание склада (капитальное строение, инв. № 230/С-12798), начальная стоимость лота 557 450 000 белорусских рублей.**
Собственник (владелец) имущества	Открытое Акционерное Общество «Лепельагросервис»
Местонахождение имущества	Витебская область, г. Лепель, Минское шоссе, 157 км. По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, обращаться к директору ОАО «Лепельагросервис» Бойдаченко Артему Леонидовичу, тел. 8 (033) 360-96-67
Наличие обременений	Не имеется
Место (адрес), дата и время проведения торгов	Отдел принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 316. **22 мая 2015 года в 10.00**
Справочная информация об организаторе торгов	Отдел принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома, 210029, г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 316. Судебный исполнитель Атрахимович Николай Александрович, тел. (0212) 60-02-63 Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, тел. (0212) 60-09-75
Условия и порядок проведения торгов	1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством. 2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 филиала № 200 — Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 10.00 22 мая 2015 года. Минимальная величина первого шага торгов — 5% стоимости лота. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

УНП 101015738

РУП «Белпочта»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ
по выбору подрядной строительной организации
для выполнения ремонтно-строительных работ на объекте
«Текущий ремонт трубопроводов теплотрассы в пределах тепловой камеры
здания Главного почтамта по пр. Независимости, 10 в г. Минске».

Процедура переговоров состоится «20» мая 2015 года в 11.00
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10.
Контакты для получения дополнительной информации: отдел капитального строительства РУП «Белпочта» – тел. 293-55-29, 293-55-28.

Сюррэалізм запанаваў на гарадской плошчы

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ён заўсёды сачыў за сваім адзеннем і выглядаў у доўгіх паліто, яркіх пінжаках і капелюшах не проста стыльна — шыкоўна, а яго аўтамабіль быў распісаны пад божую кароўку. Ён запрашаў да сябе на прагляд кінафільмаў, і да яго прыходзілі дзясяткі гасцей. Сваю майстэрню ён дзяліў з Уладзімірам Савічам і Уладзімірам Тоўсцікам.

Апошні, сёння ўжо народны мастак Беларусі, на прэс-канферэнцыі, прысвечанай выстаўцы, сказаў: «Часы мяняюцца і не паўтараюцца. Мастацтва — дзіўная рэч. Тое, што ствараецца чалавекам, чамусьці становіцца цікавым многім. Час асацыюецца з тэмай, але не ўсе трапляюць у патрэбнае русла. Мікалай быў якраз той фігурай, што трапіла. Наша пакаленне было часам моцных людзей, якія прайшлі вайну, перажылі выпрабаванні і прыйшлі да суровага стылю, праз які адлюстроўвалі грамадзянскую пазіцыю. Раптам з'явіліся тыя, хто ўбачыў свет па-іншаму. І ён стаў больш разнастайным, фантастычным, менш пафасным, канфліктным. Вядома, і да Мікалая быў андэграўнд, але, як правіла, гэтае мастацтва не было запатрабаваным, не папулярызавалася. А ён вывеў новае разуменне свету на грамадскае абмеркаванне».

Па словах дырэктара Цэнтра сучаснага мастацтва Наталлі Шаранговіч, Мікалай Селяшчук моцна паўплываў на развіццё беларускага мастацтва, быў заўжды цікавым і моладзі, і старэйшаму пакаленню: «Своеасаблівы арэол яму надала трагічная смерць у 1996 годзе, калі ён патануў у хвалях Тырэнскага мора ў Італіі. Гэта быў, магчыма, першы беларускі мастак, чые работы добра купляліся нават не столькі музеямі, колькі прыватнымі калекцыянерамі. І сёння творы Селешчука раскіданы не толькі па Беларусі, але і за яе межамі — і ў музеях, і ў прыватных калекцыях. Яго творчасць застаецца актуальнай і сёння, таму што сапраўднае мастацтва ніколі не старэе».

Сапраўды, для таго, каб стварыць сёлетнюю экспазіцыю, арганізатары звярталіся не толькі ў музеі — Нацыянальны мастацкі музей, Музей сучаснага выяўленчага мастацтва, Магілёўскі абласны мастацкі музей імя Паўла Масленікава, але і ў Беларускі саюз мастакоў. А большасць рэпрадукцый рабілася з твораў, якія знаходзяцца ў прыватных калекцыях.

Ён заўсёды сачыў за сваім адзеннем і выглядаў у доўгіх паліто, яркіх пінжаках і капелюшах не проста стыльна — шыкоўна, а яго аўтамабіль быў распісаны пад божую кароўку.

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

Праект «Мастак і горад» стаў штогадовай неад'емнай часткай гарадской культуры, жыхары і госці краіны ўжо маглі бачыць рэпрадукцыі работ Марка Шагала, Казіміра Малевіча, а ў мінулым годзе былі выстаўлены найвыбітнейшыя беларускія авангардысты, легендарныя і сучасныя, у межах маштабнага праекта «Avant-gARTe. Ад квадрата да аб'екта».

Галоўны спецыяліст галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мінгарвыканкама Марына Ясюк кажа, што «такія праекты могуць упрыгожыць горад, прыцягнуць увагу турыстаў і гасцей, а «Мастак і горад» цікавы не толькі прафесіяналам і людзям адпаведных прафесій, таму і праходзіць ужо чацвёрты раз».

Трыццаць рэпрадукцый карцін Мікалая Селешчука, сярод якіх «Хроніка аднаго вечара», «Партрэт дзяўчынкі», «Дарога дадому», можна пабачыць на плошчы Якуба Коласа да 10 верасня.

Ірэна КАЦЯЛОВІЧ.

Управляющий ООО «Анделико» – ИП Кудренок Е.А. организатор торгов извещает о проведении 29 мая 2015 года в 09.00 по адресу: Минская обл., пересечение Логойского тракта и МКАД, административное здание, ВТОРЫХ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА (на повышение начальной цены) по продаже имущества, бывшего в употреблении, шаг торгов – 5% от первоначальной цены, задаток – 10% от первоначальной цены:

№ п\п	Наименование	Количество, единиц	НАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, руб. без НДС
1	CAFITESSE 120/B40F S (Occasion) кофеавтомат	19	2 022 123
2	CAFITESSE 400 V4 BASIC S (Occasion) кофеавтомат	3	6 253 556

Ознакомление с формой заявления на участие в торгах и др. сведениями на сайте **http://kudrenok.by.** Здесь же ознакомление с формой заявки, договором и др. документами. Место нахождения имущества – Минская обл., пересечение Логойского тракта и МКАД, административное здание. Прием заявлений на участие в торгах по почтовому адресу: 220019, Минск-19, а/я 29, Кудренок Е.А., с даты настоящей публикации до 12.00 28.05.2015 г. Тел. в г. Минске: /8-029/644-38-92. Оплата производится с даты настоящей публикации до 28.05.2015 г. на р/с 3012022888019 в ОАО «ПриорБанк», г. Минск, МФО 153001749, УНП 191197302.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения имущества по сравнению с предложениями других участников. Заключение договора купли-продажи осуществляется в теч. 3 раб. дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в теч. 5 календ. дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги. Участие в торгах и результаты торгов оформляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником, предмет торгов может быть реализован этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Организатор может отказаться от проведения торгов не позднее чем за один день до их проведения.

Уважаемые акционеры ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ»

29 мая 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Покупка Обществом акций собственного выпуска с целью сокращения их общего количества и уменьшения уставного фонда.

Место проведения собрания по месту нахождения ОАО «Спецмонтажстрой»: **г. Минск, ул. Володько, 20 (второй этаж).**

Начало работы собрания **в 12.00.**

Время регистрации участников – в день проведения собрания **с 11.30 до 12.00** по месту его проведения. Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей акционеров – по паспорту и доверенности.

Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров **на 15 мая 2015 г.**

УНП 100036332

Наблюдательный совет ОАО «Спецмонтажстрой»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов в населенных пунктах дер. Сосновая, дер. Ляды Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области

1	**Форма проведения аукциона**	Открытый
2	**Дата, время и место проведения аукциона**	23 июня 2015 года в 11.00, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-Слободской сельисполком, зал заседаний
3	**Продавец и его адрес**	Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27
4	**Земельный участок, его кадастровый номер и адрес**	Лот № 1 — площадь 0,1177 га, № 624883005801000160, дер. Ляды (по генплану № 2) Лот № 2 — площадь 0,1177 га, № 624883005801000159, дер. Ляды (по генплану № 1) Лот № 3 — площадь 0,1108 га, № 624883010101000321, дер. Сосновая (по генплану № 79)
5	**Условия продажи**	Без изменения целевого назначения
6	**Целевое назначение земельного участка**	Для строительства и обслуживания жилого дома
7	**Начальная (стартовая) цена продажи**	Лот № 1 — 200 000 000 рублей Лот № 2 — 200 000 000 рублей Лот № 3 — 250 000 000 рублей
8	**Условия аукциона**	А) продажа по цене не ниже начальной; Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории республики или приравненные к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
9	**Наличие инженерной инфраструктуры**	дер. Ляды — подъездная дорога, электричество, газ; дер. Сосновая — подъездная дорога, электричество, газ.
10	**Условия оплаты**	За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих дней после подписания протокола по результатам проведения аукциона
11	**Сумма задатка и реквизиты продавца**	*10% от начальной (стартовой) цены земельного участка р/с 3641000000058 ЦБУ 621 г. Смолевичи филиал 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 812, назначение платежа 04002 (с пометкой «задаток за земельный участок») УНП 600046563 (МФО 153001812)*
12	**Порядок предварительного ознакомления в натуре с земельными участками**	Среда в 10.00
13	**Прием документов**	в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
14	**Окончательный срок приема документов**	17 июня 2015 года в 17.00
15	**Контактный телефон**	8-01776- 44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).

Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) и копию паспорта покупателя или его доверенного лица и доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка.

Уважаемые акционеры ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»

27 мая 2015 г. в 13.00

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»

по адресу: Минская область, Борисовский район, д. Веселово, ул. Заводская, 24 (актовый зал).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении дополнений в решение годового общего собрания акционеров.

Список участников собрания будет сформирован по состоянию реестра **на 1 мая 2015 г.**

Регистрация участников собрания будет проводиться **с 12.20 до 12.50** по месту проведения собрания.

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: **Минская область, Борисовский район, д. Веселово, ул. Заводская, 24.**

Для регистрации участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (80177) 93 34 10.

УНП 690277551

Вниманию акционеров ОАО «Белсолод»

26 мая 2015 года по адресу: г. Иваново, ул. Полевая, 32

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. Начало работы собрания в 11.30. Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 10.30 до 11.25. Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – также доверенность или договор). С информацией (документами) при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 19 мая в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении дополнения в решение годового общего собрания акционеров.

УНП 200075434

Наблюдательный совет.

ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УП «Проектный институт Белгипрозем» приглашает вас принять участие в переговорах по выбору подрядной организации для проведения текущего ремонта.

Предмет закупки — текущий ремонт производственных площадей (устройство покрытий полов из ламинированных панелей площадью 67,8 кв.м, окрашивание потолков — 67,8 кв.м, оклейка стен обоями — 177 кв.м, замена светильников для люминесцентных ламп — 3 шт., замена дверного полотна).

Переговоры будут проведены со снижением цены предложения без предварительного квалификационного отбора.

Срок выполнения работ — **май—июль 2015 г.**

Время проведения переговоров **25 мая 2015 года в 11.00.**

Информация о переговорах и заявка на участие **по тел.: 207-64-46, тел./факс 212-07-00.**

УНП 100035563.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов в населенном пункте дер. Новое Житьё Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области

1	**Форма проведения аукциона**	Открытый
2	**Дата, время и место проведения аукциона**	29 мая 2015 года в 11.00, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-Слободской сельисполком, зал заседаний
3	**Продавец и его адрес**	Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27
4	**Земельный участок, его кадастровый номер и адрес**	Лот № 4 — площадь 0,1500 га, № 624883007601000052, дер. Новое Житьё
5	**Условия продажи**	Без изменения целевого назначения
6	**Целевое назначение земельного участка**	Для строительства и обслуживания жилого дома
7	**Начальная (стартовая) цена продажи**	Лот № 4 — 80 000 000 рублей
8	**Условия аукциона**	А) продажа по цене не ниже начальной; Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории республики или приравненные к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
9	**Наличие инженерной инфраструктуры**	дер. Новое Житьё — нет
10	**Условия оплаты**	За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих дней после подписания протокола по результатам проведения аукциона
11	**Сумма задатка и реквизиты продавца**	*10% от начальной (стартовой) цены земельного участка р/с 3641000000058 ЦБУ 621 г. Смолевичи филиал 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 812, назначение платежа 04002 (с пометкой «задаток за земельный участок») УНП 600046563 (МФО 153001812)*
12	**Порядок предварительного ознакомления в натуре с земельными участками**	Среда в 10.00
13	**Прием документов**	в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
14	**Окончательный срок приема документов**	25 мая 2015 года в 17.00
15	**Контактный телефон**	8-01776- 44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).

Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) и копию паспорта покупателя или его доверенного лица и доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «КОБРИНСКИЙ ССК»

Номер лота	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Площадь земельного участка, м²	Право на земельный участок	Условия продажи	Начальная цена продажи, руб. без НДС	Размер задатка, руб.
ЛОТ № 1	Капитальное строение (инв. №123/С-17932) – склад ЖБИ, общ. пл. 1725,6 м²	Брестская обл., г. Кобрин, ул. Никольская, 64Р	5715	право постоянного пользования	без условий	**340 413 500**	**34 041 350**
ЛОТ № 2	Капитальное строение (инв. №123/С-17924) – здание гаражей, общ. пл. 271,1 м²	Брестская обл., г. Кобрин, ул. Никольская, 64Т	739	право постоянного пользования	без условий	**209 605 200**	**20 960 520**
ЛОТ № 3	Капитальное строение (инв. №123/С-17913) – здание автогаража, общ. пл. 391,5 м²; электрическая сеть – 194,2 м.п.	Брестская обл., г. Кобрин, ул. Никольская, 64Е	864	право постоянного пользования	без условий	**287 456 400**	**28 745 640**

Продавец (Балансодержатель)	ОАО «Кобринский ССК»
Организатор торгов	РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление
Срок заключения договора купли-продажи	Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Условия оплаты	Оплата производится в соответствии с заключенным договором купли-продажи
Номер р/сч для перечисления задатка	р/с 3012105618108 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 369 УПН 102353509

Аукцион состоится 27 мая 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
Перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, перечислен в газете «Рэспубліка» от 19 августа 2014 года.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 325 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений – 26 мая 2015 г. до 17.00. Контактные тел.: 8 029 626 72 52 ; 8 0162 21 88 81.

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

- ✓ Оценка оборудования и транспортных средств
- ✓ Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
- ✓ Независимая строительная экспертиза

Извещает о проведении аукциона по продаже имущества ОАО «Гомельоблстрой», 8(0232) 57 92 53

№ лота	Наименование объекта	Начальная цена продажи лота, бел. руб. (с НДС)	Сумма задатка, бел. руб.
1	- Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 350/U-165292, (готовность строения – 51%, общая площадь – 530,4 кв.м) по начальной цене – 690 000 000 рублей с НДС. - Паровой котел ДЕ 6,5 ГМ по начальной цене – 94 320 000 рублей с НДС, паровой котел ДЕ 6,5 ГМ по начальной цене – 94 320 000 рублей с НДС, паровой котел ДЕ 6,5 ГМ по начальной цене – 94 320 000 рублей с НДС, паровой котел ДЕ 6,5 ГМ по начальной цене – 94 320 000 рублей с НДС. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000007005738 площадью 0,1761 га.	1 067 280 000	106 728 000

Адрес объекта продажи	Гомельская обл., г. Гомель, ш. Кореневское, 6Б
Срок подачи заявления	**По 15 июня 2015 г. в рабочие дни с 9^{00} до 17^{00} от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2**
Дата, время, место проведения аукциона	**17 июня 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46,оф. 2**
Номер р/с для перечисления задатка	р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509 Получатель платежа: Филиал РУП «Жилкоммунтехника» «Центр «Белтехинвентаризация»
Условие пользования	Объекты продаются в собственность.
Условия продажи	Цены указаны с НДС. Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 20-ти календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договора купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.

Дополнительная информация по тел. (0232) 75 06 62, 75 06 63 (факс), сайт www.bti.by

---

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»

28 мая 2015 года на 9-ом открытом аукционе проводит 8-ой от 07.05.2015 повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номера лотов	Наименование техники	Местонахождение объекта	Начальная цена продажи (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)
81	Кузов-фургон К2.375 № 03044 1982 г. 4 кат., автошасси УРАЛ-375 ш. 943 дв. 582348 1982 г. 4 кат. 7404 км	г. Осиповичи, в/ч 01313	40 000 000	4 000 000
83	Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 20114520535 дв. 7АК0814Е 1989 г. 4 кат. 1506 км	н.п. Лесная, в/ч 52215	65 000 000	6 500 000
85	Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.68410204 дв. 725355 1983 г. 5 кат. 37751км КР1-2005г, КР2-2007г, КР3-2010г	н.п. Лесная, в/ч 52215	110 000 000	11 000 000
88	Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 134564 дв. 515566 1989 г. 4 кат. 61757 км	г. Старые Дороги, в/ч 48668	45 000 000	4 500 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 78 от 25.04.2015 г.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

УНП 101099370

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»

11 июня 2015 года на 10-ом открытом аукционе проводит 8-ой от 07.05.2015 повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номера лотов	Наименование техники	Местонахождение объекта	Начальная цена продажи (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)
90	Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108001030 дв.603133 1980 г. 4 кат. 5529 км	г. Дзержинск, в/ч 74962	350 000 000	35 000 000
93	Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108408004 дв.879865 1984 г. 4 кат. 2283 км	г. Дзержинск, в/ч 74962	350 000 000	35 000 000
94	Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108002002 дв.616335 1980 г. 4 кат. 3100 км	г. Дзержинск, в/ч 74962	350 000 000	35 000 000
95	Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108006032 дв.627645 1980 г. 4 кат. 3891 км	г. Дзержинск, в/ч 74962	350 000 000	35 000 000
98	Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108103042 дв.676738 1981 г. 4 кат. 4208 км	г. Дзержинск, в/ч 74962	350 000 000	35 000 000
99	Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108101005 дв.664114 1981 г. 4 кат. 2935 км	г. Дзержинск, в/ч 74962	350 000 000	35 000 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 83 от 06.05.2015 г.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

УНП 101099370

Извещение о проведении 16 июня 2015 года торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белстройматериалы»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)					
№	**Наименование, характеристики имущества, входящего в состав предмета торгов**	**Сведения о земельном участке**	**Местонахождение предмета торгов**	**Начальная цена предмета торгов с учетом НДС, бел. руб.**	**Размер задатка, бел. руб.**
1.	Мастерская общей площадью 93 кв. м, инвентарный номер 644/С-567 (назначение: здание специализированное иного назначения)	площадь – 0,0191 га, кадастровый номер 625000000012001489	Минская область, Солигорский район, Любанское шоссе, 16	160 221 600	16 000 000
2.	Блок гаражей общей площадью 272 кв. м, инвентарный номер 644/С-35009 (назначение: здание специализированное транспорта)	площадь – 0,0860 га, кадастровый номер 625000000012001488		383 275 200	38 000 000
3.	Открытая площадка общей площадью 3697 кв. м, инвентарный номер 644/С-35021 (назначение: сооружение неустановленного назначения)	площадь – 0,3697 га, кадастровый номер 625000000012001490		267 036 000	26 000 000
4.	Открытая площадка общей площадью 6213 кв. м, инвентарный номер 644/С-35019 (назначение: сооружение неустановленного назначения)	площадь – 0,6213 га, кадастровый номер 625000000012001491		265 465 200	26 000 000

Продавец имущества: ОАО «Белстройматериалы», пр. Партизанский, 99а, 220021, г. Минск.

Организатор торгов: УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белстройматериалы», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в течение 10 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Торги проводятся **16 июня 2015 года в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются **с 18.05.2015 по 12.06.2015 включительно** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться по телефонам: (0174)22-16-88, (029)656-02-01.

Телефоны для справок:
(017)327-48-36
(УП «Минский городской центр недвижимости»);
(0174)22-16-88, (029)656-02-01
(ОАО «Белстройматериалы»).

Общество с ограниченной ответственностью страховой брокер

«Студия Страхования»

Учетный номер плательщика: 806000615.
Вид экономической деятельности: Страховое посредничество
Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления:
Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения: млн. руб.
Адрес: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А, каб. 58

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 года

АКТИВЫ	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	-	-
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
В том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	**190**	**-**	**-**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
В том числе:			
материалы	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	7	-
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	745	-
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	**290**	**752**	**-**
БАЛАНС	**300**	**752**	**-**

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	349	-
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	(8)	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	320	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	**490**	**661**	**-**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	**590**	**-**	**-**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	91	-
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	76	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	14	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	**690**	**91**	**-**
БАЛАНС	**700**	**752**	**-**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей	Код строки	За январь—декабрь 2014 года	За январь—декабрь 2013 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	487	-
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(65)	-
Валовая прибыль (010—020)	030	422	-
Управленческие расходы	040	(37)	-
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) о реализации продукции, товаров, работ, услуг (030—040—050)	060	385	-
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(18)	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)	090	367	-
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	2	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	25	-

Наименование показателей	Код строки	За январь—декабрь 2014 года	За январь—декабрь 2013 года
1	2	3	4
В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	25	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	-	-
В том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)	140	27	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)	150	394	-
Налог на прибыль	160	(74)	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200)	210	320	-
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)	240	320	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель **Е.Е. Чайковский** **Исполнитель** **И.И. Якимович**

Аудиторское общество с ограниченной ответственностью

220090, г. Минск,
Логойский тракт, 22а,
пом. 46, к. 410
тел./факс 268 52 96,
тел. 268 52 97, 268 52 98
e-mail: auditel@mail.ru

Аудитэл

р/с 3012007218011
в «Приорбанк» ОАО
ЦБУ 100 г. Минск,
код 749,
УНП 100591487

Исх.5
10 февраля 2015 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по годовой бухгалтерской отчетности ООО СБ «Студия Страхования» за период с 01 января по 31 декабря 2014 года

Директору ООО СБ «Студия Страхования»
Е.Е.Чайковскому

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью страховой брокер «Студия Страхования» (ООО СБ «Студия Страхования»);

место нахождения организации: РБ, 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А, ком. 58;

сведения о государственной регистрации: свидетельство о государственной регистрации, выданное Министерством финансов Республики Беларусь 17 сентября 2014 г. №0000043;

УНП – 806000615.

Аудиторская организация:

Аудиторское общество с ограниченной ответственностью «Аудитэл»;

место нахождения организации: РБ, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22а, пом. 46, к. 410;

сведения о государственной регистрации: свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации, выданное Минским городским исполнительным комитетом решением от 28 сентября 2000 г. №1097;

УНП 100591487.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО СБ «Студия Страхования», состоящей из:

бухгалтерского баланса на 31.12.2014;

отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2014 года;

примечания к бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Руководство ООО СБ «Студия Страхования» несет ответственность за подготовку и представление годовой бухгалтерской отчетности ООО СБ «Студия Страхования» в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверности годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики, а также обоснованных оценочных значений.

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данной годовой бухгалтерской отчетности и соответствии совершенных ООО СБ «Студия Страхования» финансовых (хозяйственных) операций законодательству, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и республиканских правил аудиторской деятельности. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной годовой бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информации в годовой бухгалтерской отчетности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля ООО СБ «Студия Страхования» с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснованности оценочных значений и общего представления годовой бухгалтерской отчетности.

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО СБ «Студия Страхования», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО СБ «Студия Страхования» на 1 января 2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г., при этом совершенные ООО СБ «Студия Страхования» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.

Руководитель аудиторской организации:
Директор АООО «Аудитэл» А.И. Папковский

Аудитор, возглавлявший аудит
или проводивший аудит: А.И. Папковский

Дата подписания аудиторского заключения:
10 февраля 2015 г.

Аудиторское заключение получено:

Директор
ООО СБ «Студия Страхования» Е.Е.Чайковский

Дата получения: 10 февраля 2015 г.

Рука ў руцэ

60 гадоў гамяльчане Іван і Роза Сцепчанковы разам ідуць па жыцці

— Шчаслівы той мужчына, што жыве пад абцасам у жонкі, — шчыра ўсміхаецца 87-гадовы маёр Іван Сцепчанкоў і мацней абдымае сваю Розу. Пры гэтым жартуе камандным голасам і сыпле прымаўкамі: «Што такое мужчына? Ён жа як певень, на 20 метраў адышоў — і ўжо нічыйны». Расказвае, што жонка ў яго строгая, але ж «гэта — пажыццёвы абанемент на трохразовае харчаванне».

Іх агульная сямейная біяграфія пачалася ў 1955 годзе. Малады вайсковец паспеў зусім крыху захапіць вайну. Спачатку быў «сынам палка», а потым — у рэгулярных войсках. 9 мая 1945 года сустрэў пад Кёнігсбергам. Было яму тады 17 гадоў. Кажа, у яго часта пытаюцца, «колькі немцаў забіў».

— Нікога не забіў. Не штурмаваў. Не страляў. Потым нас тэрмінова перакінулі на Дальні Усход, бо тады ішла размова пра вайну з Японіяй. Вось менавіта там 3 верасня 1945 года мы закончылі Другую сусветную вайну.

Ваенная кар'ера юнага старшыны толькі пачыналася, калі лёс закінуў яго ў мястэчка Хутар Міхайлаўскі на Сумшчыне. Вось там ён і пабачыў сваю расквітнеўшую Розу.

— Ён мне ў 1952 годзе прапанаваў пажаніцца, тады я яму адмовіла, — расказвае Роза Мікалаеўна. — Ён паехаў вучыцца ў Ленінград. А ўжо потым, пасля заканчэння, у 55-м годзе мы ажаніліся. Ён высокі, прыгожы. Да таго ж, мне заўсёды падабаліся ваенныя.

— Нас усіх пасля заканчэння ваеннай установы накіравалі ў Манголію, — працягвае расповед Іван Аляксеевіч. — Я служыў у чыгуначных войсках, мы будавалі дарогу праз Улан-Батар на Пекін. Прыехаў у водпуск і адразу ж сказаў ёй: «Я прыехаў па цябе». Наўпрост з вяселля павёз яе ў пустыню Гобі.

У іх быў лёс звычайных савецкіх ваенных. Да 1965 года, пакуль не аселі канчаткова ў Гомелі, дзе толькі не давялося служыць: у Сызрані, пад Омскам, у Ханты-Мансійскай нацыянальнай акрузе, у горадзе Курган. «Ну, а 50 гадоў таму, — з гонарам кажа ўраджэнец Смаленшчыны Іван Аляксеевіч, — я стаў беларусам».

За час вандровак па свеце яны нарадзілі двух сыноў. Старэйшы следам за бацькам абраў шлях вайскоўца, прайшоў у тым ліку Афганістан. Толькі вось жыццё яго заўчасна абарвалася 13 гадоў таму — у Чачні. Сын служыў у Маскве, быў у званні палкоўніка. У Грозны прыехаў у службовую камандзіроўку. Планаваў, што гэта будзе апошняя яго паездка перад звальненнем у запас. Аказалася — апошняя ўвогуле. «Грузам 200» дастаўлялі яго цела да бацькоў у Гомель і тут пахавалі.

Жыццёвыя выпрабаванні толькі загартавалі гэтую сям'ю. Ім было няпроста, але яны заўсёды адно аднаго падтрымлівалі ва ўсіх справах, тым больш у крытычных сітуацыях. І пра сакрэт сямейнага шчасця ў адзін голас кажуць вельмі проста:

— Давер — перш за ўсё. Усякае бывае ў сямейным жыцці, але ў нас скандалаў не было.

У аддзеле ЗАГС Навабеліцкага раёна, дзе праводзілі цырымонію іх брыльянтавага вяселля, яны абое расчуліліся. І ад шматлікіх падарункаў, і ад шчырых слоў, і ад кветак, і ад увагі, і ад шампанскага. Дарэчы, апошняе Іван Аляксеевіч ледзь прыгубіў са словамі «я ж не п'ю ніколі».

— Сваю жонку кахаю гэтак жа, як у пачатку 50-х, калі мы толькі пазнаёміліся. І маё каханне толькі мацнее год ад года. Інакш гэта не сям'я, а сужыцелі. Паважаць трэба адно аднаго. Дараваць трэба адно аднаму нейкія недахопы. Не трэба злавацца, не трэба зайздросціць людзям. Зайздрасць раз'ядае душу чалавека.

Госці, што прыехалі на брыльянтавае вяселле, сабраліся з прастораў усяго былога Саюза. Так здарылася, што сёстры Розы Мікалаеўны — адна ў Сумскай вобласці ва Украіне, другая — у Цвяры. Пляменнікі — у Запарожжы і Брэсце.

Кацярына Мурашка, начальнік Навабеліцкага аддзела ЗАГС, ведае брыльянтавых «маладых» даўно — жывуць побач, у той акрузе, дзе яна з'яўляецца дэпутатам Гомельскага гарсавета. Яна кажа, што вельмі прыемна было арганізоўваць для гэтых людзей урачыстае вяселле на 60-годдзе сумеснага жыцця:

— Гэта такі прыгожы прыклад для маладых, якія бяруцца шлюбам. Такія рэгістрацыі ў нас бываюць вельмі рэдка. За апошнія 10 гадоў — толькі чацвёртая пара. Мы для Сцепчанковых праводзілі «залатое вяселле» 10 гадоў таму, а цяпер вось — «брыльянтавае». «Маладыя» Іван Аляксеевіч і Роза Мікалаеўна вельмі аптымістычныя і жыццярадасныя. Яны кахаюць адно аднаго. Яны заўсёды разам, рука ў руцэ.

Фота з сямейнага альбома.

Дарэчы, рука ў руцэ — гэта не метафара. Яны і ў ЗАГСе адно аднаго кранальна падтрымлівалі за руку. Усе ім жадалі, зразумела, здароўя яшчэ на шмат гадоў і абавязкова папаўнення ў сямействе. Няхай цяпер тры ўнучкі стараюцца. Праўнучка ў Сцепчанковых пакуль адна. Зусім маленькая Ліза яшчэ толькі пачала хадзіць, але прадзеда з прабабуляй віншавала шчыра.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.
Фота аўтара.

Центр
Промышленной
Оценки

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «МПОВТ» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом имущества, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Домбровская, 10, в составе:

Гараж с административно-бытовыми помещениями, общ. пл. 2 523 кв.м, инв. № 500/С-62124 (в т.ч. дворовые сооружения: проезд с бордюром 0,16, общ. пл. 5019 кв.м; площадки, откосы, лестница, подпорные стенки; ограждение; ворота, калитка);

Транспортная проходная, общ. пл. 30,8 кв.м, инв. № 500/С-62125, (в т.ч. навес);

Зарядная станция, общ. пл. 44,8 кв.м, инв. № 500/С-62126;

Склад, общ. пл. 55,1 кв.м, инв. № 500/С-62127;

Склад обменного фонда, общ. пл. 413 кв.м, инв. № 500/С-62128;

сети связи, инв. № 28543; трубопровод теплоснабжения, инв. № 55807, сети электроснабжения к гаражу, инв. № 28544; кран-балка, инв. № 15644; кран-балка, инв. № 14886; электроталь, инв.№ 16651; электроталь, инв. № 16721; монорельс, инв. № 55988; мачта осветительная инв. № 101039; эстакада для обслуживания линии, инв. № 41823.

Начальная цена с НДС 20% – 11 595 701 160 бел. руб. (снижена на 50%).

Для обслуживания зданий и сооружений продавцу на праве постоянного пользования предоставлен земельный участок **пл. 0,9290 га,** с установленным ограничением: охранная зона ливневой канализации, площадь 0,2590 га.

Задаток 5% от начальной цены в белорусских рублях перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение **15** (пятнадцати) рабочих дней после проведения аукциона.

Условия оплаты: если между продавцом и покупателем в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение **30** (тридцати) календарных дней после проведения аукциона.

Обременения:	Объекты недвижимого имущества частично сдаются в аренду. Более подробную информацию по арендаторам можно узнать у организатора аукциона.

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 03.04.2015

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, возмещения затрат на организацию аукциона, а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в **условиях** его проведения, размещенных на сайте организатора торгов **www.cpo.by.**

Дата, место и время проведения аукциона:	**28.05.2015 в 11.00** по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».
Дата, место и время окончания приема документов:	Заявления на участие и необходимые документы принимаются **по 26.05.2015 до 17.00** по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».
Контактные телефоны:	**+375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71.** **www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by**

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Государственное учреждение
«Республиканский культурно-просветительный центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь
проводит аукцион на право заключения договора аренды сроком на 3 года помещения № 444, площадью 12,9 м. кв.,
находящегося по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5.

Аукцион состоится 16.06.2015 г. в 10.00 в ауд. 416 в г. Минске, ул. Октябрьская, 5.
Заявления на участие принимаются до 17.00 10.06.2015 года
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.

Для участия в аукционе участник представляет:

копию документа, подтверждающую государственную регистрацию юридического лица;

копию платежного поручения о перечислении задатка размером 38 700 рублей на расчетный счет №3632900003184 в филиале №510 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 603 УНН 100650172 государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, **не позднее 10.06.2015 года.**

Для уточнения и получения дополнительной информации
звонить по телефону: 328-54-73.



Фота Наталлі АСМОЛЫ.

Уладзімір ЛІПСКІ

МОЙ МАЙ

Эсэ

* * *

Мама на Юр'я ў свет пусціла. З таго часу і маюся. У шалёнай майскай зеляніне купаюся. Ад блакітных нябёсаў натхняюся.

Пасля зімы Святы Юр'я каня варанога асядлаў, паехаў аж да Бога. Узяў ключы залатыя. Адамкнуў зямлю, пусціў расу. На кані сенажаці аб'ехаў. Кароў на пашу выгнаў. З гэтага дня зязюля пачала куваць.

Святому Юр'ю храмы будавалі. У яго гонар маліліся. Спрадвеку беларусы лічылі яго сваім апекуном.

І мяне хацелі назваць у гонар Юр'я. Але ў Шоўкавічах ужо быў адзін Юрка, крыху на розум слабаваты. Сёстры Клава і Люба хадзілі ў школу, ім ужо ўбілі ў галовы, што самы святы на той час быў Уладзімір Ленін. Мяне і назвалі Валодзькам.

Хто з мяне атрымаўся, ведаюць Бог і людзі.

А ўзброены ваяр-вершнік Юр'я ўпрыгожвае мой хатні літаратурны кабінет у Мінску. Карціну падарыў на мой папярэдні юбілей сардэчны сябар-вясёлкавец, выдатны мастак Жэня Ларчанка. І гэта сталася яго ці не апошняй мастацкай удачай.

* * *

Мае імяніны ў шосты майскі дзень. Тады я першы раз і кугікнуў, ухапіў першыя глыткі дняпроўска-бярэзінскага паветра.

Быў панядзелак. Будзённы дзень засвяціўся райскай Зоркай. З той нагоды люблю ў неба ўзірацца.

Паверыў: кожны чалавек на зямлі — зорка. Колькі людзей на нашай планеце — ведаем. Колькі зорак на небе — ніхто не падлічыў.

* * *

У маі — букет святаў. І ўсе знакавыя: дні Працы, Друку, Радыё, Перамогі.

І ў маім жыцці Праца — заслужаны настаўнік. Друк вывеў да мастацкага Слова. На Радыё — я свой чалавек, а Перамога — мой сімвал і сэнс жыцця.

* * *

У маі салаўі здаюць экзамен па вакале. Я пажыццёвы іх слухач, улюбёнец.

Кажуць, выдувае трэлі, свішча, шчоўкае, спявае ўхажор. Гэткім чынам заманьвае да сябе каханку. Не перастае спяваць салавей ва ўсе майскія дні, пакуль не заціўкаюць у сям'і птушаняты. Тут ужо не да канцэртаў. Трэба даглядаць і карміць малечу.

У майскіх салаўёў, як і ў людзей, найбольш дзяцей атрымліваецца ў актыўных, галасістых. Маўклівыя, лянівыя кавалеры, бывае, і жонку сабе не высвішчуць.

Я вельмі маладзенькім праспяваў сваю салаўіную песню дзяўчыне Ніне. Яна паверыла мне. На радасцях вывеліся ў нашым сямейным гняздзечку сын Ігар і дачка Марына, а ў іх свае дзеткі — Антон, Маша, Толік, нашы ўнукі.

Вось чаму мая біяграфія ў адзін радок: «Як сябе помню, увесь час — жанаты».

* * *

У маі — маладая рунь, зялёныя-зялёныя лісцікі, спевы лясных музыкаў, кваканне вадзяных гаспадынь, высокі блакіт нябёсаў. Усё абвяшчае хвалу Багародзіцы, Маці Божай.

У маі Найсвяцейшую Панну Марыю называюць Маёвай, Каралевай прыгожага маю, Каралевай нябёсаў.

І мне хочацца ў маі класці першыя вясновыя кветкі да ног маёй Мамы Марыі. Хочацца плакаць па ёй, як плакаў Хрыстос, каб ніхто не бачыў слёз. Хочацца складаць найшчырэйшую малітву пра маю Нябесную Зорку, пра маю святую зямную Марыю, якая ў свае сорак два гады рашылася завесці мой гадзіннік жыцця.

Мама, ведай маю майскую малітву. Яе прамаўляю перад сном, на ўзыходзе дня. Мая малітва, як споведзь, як прызнанне, як ачышчэнне:

Калі падступае навала спакусы — клічу цябе.

Калі падкатвае зайздрасць — прыгадваю цябе.

Калі гнеў адбірае мой спакой — гляджу на цябе.

Калі агортвае сум, роспач — думаю пра цябе.

Калі цяжка на душы і адчуваю небяспеку — прамаўляю імя тваё.

Калі дзень пражыў годна — дзякую табе...

Паверыў: з табой, Мама, нідзе не заблудзіш, ты ніколі не падманіш, з тваёй падмогай не ўпадзеш, з верай у тваё заступніцтва заўсёды дойдзеш да жаданай мэты.

Кожным новым маем, Мама, усё мацней адчуваю цябе сваёй іконай. Мне здаецца, акушэрка ў Горвалі забылася адшчыкнуць ад цябе маю пупавіну. Таму мы разам, мы адно цэлае. І ў гэтым моц маёй жыццёвай батарэйкі.

Мама, вартуй і далей свайго апошненькага. А я не стамлюся цябе ўслаўляць вясновым маем, і ва ўсе месяцы, і ва ўсе дні свайго зямнога раю.

* * *

У першы дзень мая валадар неба Сонца ўзыходзіць на трон у пяць гадзін трыццаць чатыры хвіліны. Працоўны дзень доўжыцца пятнаццаць гадзін і сем хвілін. Мала хто на зямлі столькі працуе!

А да канца месяца дзень павялічваецца яшчэ на паўтары гадзіны. Дык май-працаголік вызначыў і маю долю. Як сябе помню, ніколі толкам не гуляў. Самую, здавалася б, лёгкую працу я абцяжарваю сваімі цяльцовымі клопатамі, асабістай выдумкай і прыдумкай. Нават падчас законнага адпачынку не маю супакою: то трэба вудай нацягаць нарачанскіх акунёў-матросаў, то нашукаць кош баравікоў, то праплыць у басейне і рэчцы рэкордную колькасць кіламетраў, то наталіцца смакатою слоў літаратурных класікаў, засеяць белы палетак паперы сваімі думкамі.

Часам пасля адпачынку хочацца супакоіцца. Але ж дзе там, наплываюць, як летнія навальніцы, нечакана і грымотна, новыя захапленні і турботы. Дзякуй, май, што ўстурваеш раніцай, пазбаўляеш ляноты і сну на доўгі дзень.

«На спіне мы яшчэ наляжымся», — заўсёды ў маі прыгадваю мудрую падказку майго земляка, духоўнага брата — паэта Анатоля Грачанікава.

* * *

Ажыло маё святое, гаючае дрэва — ліпа. Ліпскі і ліпа — радня на вечныя вякі.

Ліпа што ўзяла ад Божай прыроды, тое і аддае чалавеку, злепленаму па Божам вобразе і падабенстве.

З ліпавых кветак пчолкі выпрабляюць лячэбны мёд. Адвар ліпавых лісцікаў — лекі. Дрэва ліпы грэх паліць у печы. З яго можна вырабіць посуд, мэблю, добра ашаляваць лазню. З маладой кары ліпак плялі лапці — абутак на святы.

Зумкаюць пчолкі на кашлатай ліпе. Пад дрэвам сядзіць шоўкаўскі пастушок Валодзька. У торбачцы — бутэлька малака, румяны акраец хлеба з мамінай печы. Карова Зорка хрумае росную мураву. А вочы хлопчыка цешацца майскай красой. Ён збірае на спод сваёй душы нектар любові да ўсяго, што вакол яго.

Божа, тая ліпа за нашым прыгуменнем была маім камп'ютарам, інтэрнэтам, сайтам, блогам. Праз тую ліпу бачылася высокае неба, а ў ім — воблакі, як казачныя гарады, замкі, храмы. Яны нагадвалі і нашых кароў, авечак, коз. Неба было вялізным экранам, праз які лёгка мроілася, хутка ляталася ў зямлі з райскімі птушкамі і рэкамі з кісельнымі берагамі.

Цяпер разумею, чаму так узнёсла марылася пад нашай ліпай. Побач жа стаялі таямніча-маўклівыя дубы-волаты, вечна шапатлівыя бярозы, асіны. Непадалёк — сенажаць з духмянымі зёлкамі і сажалкай з вёрткімі ўюнамі. У гэтай маляўнічай прасторы клекаталі буслы, шчабяталі сарокі, ціўкалі сініцы, чырыкалі вераб'і, заліваліся спевамі салаўі, кувалі зязюлі, дралі ноты дзеркачы, вухкалі дзікія галубы. Яны будзілі ў душы музыку, фантазію і шчымлівую прагу пазнаць свет за нашымі Шоўкавічамі, што спраўна і збылося за мае семдзесят пяць жыццёвых маяў.

* * *

Усё жыццё мару аб адным: сабраць бы на адну паляну ўсіх маёвых людзей. Разбілі б палаткі. А можа, збудавалі б горад Май і пачалі б па-вясноваму маяваць, дзяцей набываць, шчасце спажываць, на зайздрасць усім — раяваць.

Нашу ў сэрцы маёвага паэта, майго літаратурнага настаўніка, чарадзея Слова, заснавальніка «Вясёлкі» Васіля Вітку. Мудры, лагодны позірк. Усмешлівы, мілы твар. Ціхі, упэўнены голас. Асцярожная, як у маёй мамы, хада па зямлі. Каб не прымяць травінку, не патрывожыць птушку, не парушыць прыроднага суладдзя. Непрыкметна ішоў, а вышыню адолеў такую, з якой убачыла яго ўся Беларусь.

У маёй душы — маёвая сястра Люба. Пражыла ў азёрна-лясной Дабужы, як у лужы, каля ружы. У працы маялася, у горы качалася, потам мылася, мухаморам пякучым лячылася. Мужа, сына пахавала і сама тут звекавала.

У горад Май я запрасіў бы маёвага спевака Віктара Чарнабаева, жывапісца Пятра Янушкевіча, эстрадную зорку Тамару Раеўскую. Паэтаў Раю Баравікову, Уладзіміра Карызну, Сяргея Панізніка...

Каб можна было дагукацца да Неба, вярнуў бы адтуль у зямны райскі горад Май паэтаў Уладзіміра Жылку, Юрку Гаўрука, Алега Лойку, Алеся Пятрашкевіча, Юрася Свірку, народную артыстку Стэфанію Станюту, майго земляка, празаіка Леаніда Гаўрылкіна, заслужанага педагога, незабыўную Вольгу Казлову, кампазітара Ігара Паліводу...

Уяўляеце, у горадзе Май жывуць усе, хто нарадзіўся ў маі. Кожны дзень імяніны, госці, падарункі. Як і задумваў Бог — штодзень свята!

* * *

У маі заўсёды задумваюся: што ёсць маё на гэтым свеце?

Галоўнае маё, дык гэта той міг жыцця, які падарыла мне Найвышэйшая Воля. Уключылі гадзіннік таго мігу мае залатыя бацькі — мама Марыя і бацька Сцяпан.

Яшчэ маё ўсё тое, што паспеў набыць за гэты міг: жонку, дзяцей і ўнукаў, сівізну і маршчыны, сяброў і зайздроснікаў, спаленыя і жывыя нервовыя клеткі, акуляры на носе і паліцу аўтарскіх кніжак, кватэру ў Мінску і домік на Лысай Гары, вясёлкавыя клопаты ў «Вясёлцы»...

За гэты міг быцця меў і страціў сто дваццаць сем родзічаў, землякоў, сяброў, аднадумцаў, спачувальнікаў.

Дзякуй Богу, не страціў надзею, веру і аптымізм. З хаценнем сустракаю кожны свежы дзянёчак. Ён, як секундная стрэлка, мосціць, вычэквае мне сцяжынку ў абяцаную Бібліяй вечнасць.

* * *

У маі — трыццаць адзін дзень. Месяц напоўнены вясновымі родамі, абнаўленнем зямлі, лесу, неба, вады. Шалеюць думкі ад досвітку да змяркання.

Май спраўляе спавядальны баль Вясне, падсумоўвае здабыткі адраджаемай прыроды.

Кожны дзень мая — памятны.

У першы дзень месяца — народзіны Святога Кузьмы. Сей буракі, моркву. Ёсць гарантыя, што іх не падточаць чарвякі. А ў нас, людзей, — чырвоная дата календара. Дзень Першамая гуляем, святкуем, дэманструемся.

Другога мая трэба маліцца за абаронцу ад зладзейства, прападобнага Іаана Ветхапяшчэрніка. А мы што робім? Ці не зладзеі мы ўсе, калі забываемся пра важную малітву?

У трэці дзень мая ўслаўляецца мучанік Гаўрыіл Беластоцкі. Жыў у 17-м стагоддзі. Трагічна загінуў дзіцем. Закатаваны суседзямі-зайздроснікамі. Прызнаны Гаўрыіл святым і лічыцца ахоўнікам дзяцей. З гродзенскага храма, дзе захоўваюцца мошчы мучаніка-дзіцяці я прывёз сваім унукам крыжыкі і іконкі з выявою Святога Гаўрыіла. Гадуйцеся са святой душой!

Чацвёртага мая варта памаліцца Святому Проклу, ахоўніку ад нячыстай сілы: «Уратавальнік Нябесны, будзь наперадзі, а пашлі анёла-ахоўніка ззаду».

Кажа старое пісанне, што пятага мая трэба хадзіць басанож па зямлі, каб цэлы год не сустрэць змяі. А мы святкуем Дзень друку, таго самага друку, які джаліць нашу душу, свядомасць, розум самымі рознымі інтрыжкамі.

Шостага мая — мой Дзень і дзень Святога Юр'я.

Пасля народзінаў зязюля пачынае адлічваць дні і гады. А ці справядліва, што даверваемся гэтай бяздомніцы, бессаромніцы? Божухна пусціў нас у зямны рай, Яму і лічыць нашы дні і гады. Не забывайма, мы пад Божым наглядам у кожны міг жыцця і трэба ведаць яго пасланнікаў да нас.

Сёмага мая мусім маліцца за прападобную Елісавету, абаронцу ад розных хвароб.

Восьмага давайце ўспомнім Святога Марка, у якога ключы ад дажджу і спёкі.

Дзявятага мая — дзень Перамогі над цмокам дваццатага стагоддзя Гітлерам. У гонар свята цвітуць сады, распускаюцца цюльпаны. І продкі нашы ў гэты дзень прасілі Неба, каб бяда мінала іх.

Божа! Усе майскія дні і святочныя, і прыкметныя, і знакавыя. Умей толькі імі карыстацца і наталяцца. Тады пойдзе на здароўе цёплы майскі вецер, жывільны бярозавы сок. Тады будуць прыходзіць ноччу добрыя, прадказальныя сны.

Прамый вочы майскай расой.

Прымірыся з кім варагуеш.

Напіся майскага гаючага малака.

Абнаві кроў шчаўем і маладой крапівой.

Згатуй варэнне з дзьмухаўцоў, замацуй свае інтымныя пачуцці.

Майскія малітвы — абярэг ад п'яні: «Хмель і віно, адступіцеся ад раба Божага ў цёмны лес, дзе людзі не ходзяць, дзе змеі не поўзаюць».

У маі добра маліцца за дзяцей, сям'ю, каханне: «Каб былі адзін аднаму мілей за краснае сонца, святлей месяца, саладзей мёду, весялей салаўя, мацней лебядзінай вернасці».

Май просіць, каб усе маліліся за Зямлю: «Маці Божая, захавай зямельку, на якой родзіць хлебушка, па якой ходзім мы, падобныя на Сына Твайго. Амін».

* * *

На памяць прыходзяць словы, у якіх ёсць «май»: май-стар, май-стэрня. Дык, можа, гэта знак таго, што ўсе майскія абавязаны быць майстрамі сваёй справы, павінны мець сваю майстэрню?

Шмат людзей у сваім прозвішчы носяць «май». Хочацца верыць, што і біблейскі павадыр яўрэяў пісаўся праз «й» — Май-сей. У маі сей, у маі працаваць умей.

У беларусаў быў свой мудры яўрэй — Май-ман Сапамон. Жыў у васямнаццатым стагоддзі, паходзіў з Міра. Вывучаў побыт простых людзей Беларусі і Літвы. Сцвярджаў і верыў, што людзей злучае толькі адзін свет — свет свядомасці. Схіляю шапку перад матэматычнай логікай.

У беларускую энцыклапедыю ўвайшлі два лесаводы Май-сеенкі з Дубровенскага і Добрушскага раёнаў.

Героем Савецкага Саюза закончыў жыццё асіповіцкі хлопец, камандзір танка Барыс Май-стрэнка.

Насіў у прозвішчы майскі корань беларускі крытык і літаратуразнавец Сцяпан Май-хровіч. Яго словы пра Скарыну, Шамякіна, Брыля важкае і аб'ектыўнае па сённяшні дзень.

А што майскага меў Ма-май?

А чаму далёкі востраў Я-май-ка замаены?

Сяджу ў задуменні. І раптам у фортку майго летняга доміка ўляцеў майскі жук. Пакружыў, пагудзеў па пакоі і прызямліўся на маім пісьмовым стале. Здарова, браце!

Прывітанне, майскі госць! Давай паразважаем разам, што ёсць на Зямлі майскага. І чым яно адметнае?..

* * *

Семдзесят пяць маяў адмаяваў на гаротнай і трывожнай зямлі.

За другім маем мяне дагнала вайна. Відаць, добра памаяліся мае бацькі са мною. Толькі гаварыць навучыўся, а тут — гаварыць рызыкоўна. Казалі, у Шоўкавічы папераменна прыходзілі то партызаны, то паліцаі, то немцы. З кім можна праўдзіва пагаварыць, як гэта ўмеюць Дзеці?

На трэцім маі згарэла наша хата. Усю вёску спалілі карнікі. Згарэлі мае цацкі. Аднялі ворагі цёплую печ і каровіна малако. Аднаму Богу вядома, як ратавалі ваенным ліхалецем нас, малых.

Пасля сёмага мая адправілі мяне ў лапціках у школу. Аляксандра Лявонаўна Радкевіч навучыла засвоіць азбуку і табліцу памнажэння.

На трынаццатым маі плакаў, калі памёр Сталін. Сказалі, зайшло наша сонца. І я паверыў, што будзе вечнае зацменне. Аж, дзякуй Богу, свет не перакуліўся над нашымі Шоўкавічамі.

За сямнаццатым маем я пакінуў бацькоўскі парог. Аказалася, назаўжды. Наведваў яго рэдка: быў на залатым вяселлі маіх святых бацькоў, прывозіў паказаць жонку Ніну і сына Ігара, румзаў на пахаванні мамы, таты, сясцёр Ліды, Клавы, братоў Пятра, Колі. Душа мая часта-часта залятае ў балотна-камарыныя, арэхава-грыбныя, ягадна-лясістыя, кветкава-лугавыя Шоўкавічы. Аб'ехаўшы свет, сведчу: лепшай мясціны, чым мае Шоўкавічы, няма на ўсёй планеце.

На дваццаць першым маі мог бы ўтапіцца ў рэчцы Уша, каб не сусед Косця, з якім лавілі рыбу. Выцягнуў мяне з кручы, адвёз у бальніцу. Праз дзень Ніна нарадзіла нашага першынца Ігара. У той жа гарадзейскай бальніцы, у якой ратавалі мяне...

Шмат памятных маяў у маім зямным жыцці. У кожнага чалавека, паверыў, яны свае, адметныя і непаўторныя. Яны ўсе зараней вызначаны лёсам. Іх рызыкоўна будаваць па загадзя намаляваных чарцяжах. Давайце слухацца Бога, спадзявацца, верыць і ў добрым кірунку раскручваць свае розум, мускулы, душу.

* * *

Калі паверыць, што кожны чалавек — асобная кніга, то якога жанру мая маёвая кніга жыцця?

Раман?

Можа быць! Сюжэт рамантычны і пакутны, як з шоўкаўскіх балот шукаў шляхі ў вялікі свет, да верных сяброў, да адукацыі кніжнай і народнай, да любові трапяткой і ўзвышанай.

Драма?

А што, відавочна ўжо цяпер, што мой зямны лёс мог абарвацца ў вайну, калі партызанскі лекар у лесе рабіў мне аперацыю. У пятым класе мог бы застацца без правай нагі. Гулялі ў лесе, і я, мядзведзь, скочыў з дуба на павуцінне каранёў. Выратавалі мазырскія дактары ў абласной бальніцы. Драмай магла б закончыцца рыбалка на рацэ Уша і на Нарачы. Драматычным быў бы мой лёс, каб бацьку засудзілі пасля вайны. Гэта ж добра, што ён не растраціў сумленне ў гады ліхалецця, захаваў яго чыстым. І добра, што знайшліся смелыя людзі, якія заступіліся, абаранілі яго чалавечы гонар. А значыць, і мой. Праношу па жыцці светлы вобраз аднаго з тых заступнікаў, камандзіра партызанскага атрада імя Катоўскага Мікалая Аляксандравіча Труснова.

Камедыя?

Камічнага ў маім жыцці шмат. А хаця б тое, што мне ўдалося адкрыць для фестываляў гумару вёскі Малыя і Вялікія Аўцюкі. Мне падфарціла запусціць у народную камедыю Каласка і Калінку і вывесці іх на арбіту ўсенароднага прызнання.

А можа, маё жыццё — салідная дзіцячая кніга? Сюжэт просты: хлопчык, у якога вайна адабрала дзяцінства, шукае і знаходзіць казачнае дзіцячае царства пад назвай «Вясёлка» і ўзнёсла творыць там больш за трыццаць сем гадоў свядомага жыцця.

Не, маё жыццё на Зямлі — гістарычная аповесць. Я ў мінулым жыцці быў у Новай Зеландыі. Цяпер каторы год разгадваю загадку: чаму я апынуўся ў такой далечы і як аказаўся на Палессі, у балотнай, непрыкметнай вёсачцы Шоўкавічы?

Ды не, маё жыццё — паэма. Хай назва ў яе будзе — «Цялец». З цяльцовай упартасцю шукаю лірыкі ў віры зямных трывог, падману, нявернасці.

Божа, дай сілы і часу прыстойна дапісаць сваю кнігу жыцця ў зямным, непаўторным раі.

* * *

Стаю пад зорным парасонам ночы, і, здаецца, увесь сусвет азірае мяне, прасвечвае з усіх бакоў. І апаноўвае шалёная думка, што мяне раглядваюць на касмічным камп'ютары. На ім відаць не толькі ўсе мае часткі цела, а нехта чытае мае думкі, адчувае рытм сэрца, праслухвае нервы. От, называецца, выйшаў падыхаць свежым паветрам, пацешыцца ноччу. Адчуваю сябе агаленым электрычным дротам. Не чапайце мяне. Не трывожце. Не ўздумайце гнуць, браць, красці, бо пачну кусацца.

Такім аголеным, чуллівым, ранімым нарадзіла Мама Марыя. Строгасць, прынцыповасць — ад бацькі Сцяпана. Ад шоўкаўцаў — дабрыня і цярплівасць. Ад нашых дубоў — моц і нетаропкасць. Ад кветастых сенажацяў — вясёлкавы позірк на свет.

Божа, пад зорным небам я выйшаў на сайт свайго жыцця. Націскаю кнопкі Дзяцінства, Юнацтва, Сталасці, і мне зусім не сорамна. Дык гэта ж і ёсць Божая ўзнагарода!

Вяртаюся ў аранжавую хатку. Грэюся цяплом новага адкрыцця. Прашу аднаго: «Божа, дай заўтрашні дзянёк, дазволь напоўніць яго новымі пачуццямі!»

Алег СЛІНЬКО:
«НАСТРОЙВАЕМ ЛЮДЗЕЙ НА НЕБЫВАЛЫ ЎРАДЖАЙ»

На веснавой сяўбе працавала сучасная магутная тэхніка.

Саўгас-камбінат «Зара» Мазырскага раёна — адзін з несумненных лідараў айчыннага аграпрамысловага комплексу. І славіцца перш за ўсё не сваімі маштабамі, хаця ад адной мяжы да другой патрэбна ехаць добрага паўдня, а ўменнем гаспадарыць эфектыўна. Амаль два дзясяткі гадоў таму яго моцна паставіў на ногі сённяшні старшыня Гомельскага аблвыканкама Уладзімір Андрэевіч ДВОРНІК. Пераходзячы на працу спачатку старшынёй Мазырскага райвыканкама, а затым і вышэй, ён пакінуў сваё дзецішча на моцную каманду спецыялістаў, якую ўзначаліў патомны земляроб Алег Міхайлавіч СЛІНЬКО. Патлумачым, чаму «патомны»: бацька маладога дырэктара, Міхаіл Якаўлевіч, узначальваў адну з гаспадарак Мазырскага раёна, а зараз працуе ў «Зары» намеснікам па раслінаводстве.

Дырэктар распавядае пра апошнія навіны.

— У свой час, як вы ведаеце, «Зара» далучыла да сябе некалькі гаспадарак. У мінулым годзе адбылося чарговае ўзбуйненне — дабавілася яшчэ 3600 гектараў у Нараўлянскім раёне. Плюс сваёй зямліцы было шэсць з паловай тысяч гектараў. Значыць, маем зараз каля дзесяці тысяч. Да слова сказаць, агульны настрой у калектыве на тое, каб пашырацца і далей.

Разам з зямлёй дабавілася ферма, і сёння наш статак налічвае пяць тысяч галоў буйной рагатай жывёлы. У сувязі з тым, што адбылося такое павелічэнне пагалоўя, больш патрэбна травяністых кармоў. Зусім нядаўна мы закладвалі каля 12 тысяч тон сіласу і да 3 тысяч тон сенажу, а ўжо сёлета, каб забяспечыць круглагадовае ўтрыманне буйной рагатай жывёлы, неабходна будзе закласці каля 30 тысяч тон сіласу і 6-7 тысяч тон сенажу.

Пры збалансаваным кармленні растуць надоі — летась надаілі звыш 8 тысяч тон малака. На той час сярэдняе пагалоўе дойнага статка было каля тысячы галоў, а пасля далучэння стала паўтары тысячы. Так што на леташнюю тысячу надаілі на адну карову 8 тон 50 літраў. Калі не памыляюся, 19-ы паказчык у рэспубліцы. Пакуль не тыя тэмпы, што хацелася б, але напрацоўваем вопыт і нарошчваем тэмпы. За першы квартал плюсуем і па валавым надоі, і па надоі на адну карову.

— Наколькі мы зразумелі з гутаркі з вашымі спецыялістамі, паранейшаму развіваецe свінаводства.

— Зараз трымаем 42 тысячы свіней. У снежні пачалі будаваць новы свінарнік для адкорму на 3600 галоў, што дазволіць павялічыць пагалоўе і адпаведна вытворчасць свініны, а менавіта такую задачу ставіць перад жывёлаводамі кіраўнік дзяржавы. Там на 1200 галоў месцы ўжо гатовы, і днямі дзве першыя секцыі будзем засяляць. А наступныя 1800 галоў стаіць задача засяліць да 15 ліпеня. Калі тыя ж 1800 галоў дабавяць нават па 650 грамаў, то гэта ў дзень 1 тона 200 кілаграмаў прывагі. За месяц атрымаем «зверху» 36 тон прывагі, інакш кажучы, знаходзім дадатковы мільярд рублёў выручкі.

Мадэрнізуем перапрацоўку. Вы ўжо не раз пісалі пра наш буйны перапрацоўчы цэх, па сутнасці мясакамбінат, які выпускае звыш ста відаў разнастайнай прадукцыі. Пакупнік сёння надзвычай патрабавальны, таму даводзіцца пастаянна думаць пра абнаўленне асартыменту. А якасць прадукцыі тут традыцыйна высокая, і гэтую пазіцыю мы не здаём — атэставаліся і на ХАССП, і на ІСО. Тэхнолагі працаваць не лянуюцца, зараз, у прыватнасці, выпусцілі дзясятак новых відаў прадукцыі з птушкі. Гэта важна яшчэ і таму, што айчынныя птушкафабрыкі нарасцілі тэмпы і ўзнікла праблема перавытворчасці. Таму вялікія спадзяванні менавіта на перапрацоўку. Маем сваю лінію апрацоўкі, што дазваляе падбіраць асартымент, каб прадаць прадукцыю з большай дабаўленай вартасцю.

Пашыраем фірменны гандаль. За мінулы год рэканструявалі адну сваю краму і ўзялі ў арэнду памяшканні для яшчэ дзвюх. Летась пачалі ўзводзіць уласны магазін у Лельчыцах і сёлета адкрылі яго. Узялі ўчастак зямлі ў Петрыкаве і летам пачнём будаваць новы гандлёвы пункт. Плюс арандуем яшчэ адзін будынак у Гомелі, будзем пераабсталёўваць яго пад харчовы магазін. Варта мець на ўвазе, што ў апошняе дзесяцігоддзе значна ўзраслі аб'ёмы выпушчанай намі прадукцыі — мяса, малака, яек, прадуктаў перапрацоўкі — і дапамога каля 30 прадпрыемстваў фірменнай гандлёвай сеткі ў яе рэалізацыі вельмі дарэчы. Асабліва зараз, у сённяшняй эканамічнай сітуацыі. Нам даводзіцца нават пераглядаць гандлёвую палітыку. Раней адкрывалі адну новую гандлёвую кропку ў год, і гэтага было дастаткова. Але практыка паказала: як толькі свята, персаналу фірменных магазінаў патрэбна працаваць у паўтары-дзве змены, каб задаволіць пакупніцкі попыт. Ды і ўласныя вытворчыя падраздзяленні пастаянна нарошчваюць свае пастаўкі сюды. Так што неабходна адкрываць у год дзветры новыя крамы, цалкам аснашчаныя, прыгожа аформленыя, з навучанымі кадрамі, у зручным для пакупніка месцы.

Шмат сродкаў пайшло летась на новую тэхніку, каб па-гаспадарску апрацаваць усе свае 10 тысяч гектараў зямлі. Купілі два энерганасычаныя трактары, два камбінаваныя глебаапрацоўчыя агрэгаты, плюс недзе восем звычайных сучасных трактароў, а таксама дзве кукурузныя сеялкі. Так што па тэхніцы маем добры запас трываласці.

— Прыярытэты ў раслінаводстве тыя ж, што і раней, Алег Міхайлавіч?

— Робім стаўку на «каралеву палёў», бо яна на выхадзе дае найбольшую эканамічную аддачу. А кукурузны сілас — наогул добры корм для буйной рагатай жывёлы.

Узбуйненне, пра якое я расказваў у самым пачатку, запатрабавала, каб была моцная каманда спецыялістаў, бо адзін дырэктар пры такім размаху ўжо не паспявае. Тут варта сказаць, што сярэдні ўзрост калектыву — 38 гадоў, але частка спецыялістаў дасягнула пенсійнага ўзросту. Мы не спяшаемся з імі развітвацца, выкарыстоўваем іх веды і вопыт. Заўсёды памятаем, як намі кіраваў першы дырэктар саўгаса-камбіната «Зара» Уладзімір Андрэевіч Дворнік, аналізуем яго падыходы — гаспадарчыя, кадравыя, чалавечыя. Выкарыстанне вопыту найлепшых спецыялістаў, беражлівыя да іх адносіны — гэта адзін з законаў школы Дворніка.

Праца ў «Зары» заўсёды была прэстыжнай. Таму праблемы з кадрамі няма, штодзень паступае шмат званкоў, людзі просяцца да нас. Безумоўна, першае, на што яны арыентуюцца, — узровень зарплаты, а за мінулы год у сярэднім па гаспадарцы яна склала 8 400 000 рублёў. І выбар рабочых рук у нас вялікі, бо побач Мазыр, што дазваляе праводзіць даволі цвёрдую кадравую палітыку. З парушальнікамі працоўнай і тэхналагічнай дысцыпліны асабліва не цырымонімся. Я не хачу сказаць, што ў нас ёсць шмат прычын паказваць некаму на дзверы, але ў вялікім калектыве заўсёды патрэбна выхаваўчая работа. Праўда, найлепшы выхавальнік — тыя нармальныя ўмовы, у якіх працуюць нашы паляводы, жывёлаводы, птушкаводы, будаўнікі, і матэрыяльныя вынікі іх калектыўнай і асабістай працы. Я маю на ўвазе імклівыя тэмпы ў развіцці гаспадаркі — шматгаліновай, эканамічна моцнай, адной з перадавых у краіне — і дастатак у хатах нашых заран.

На адным з участкаў станцыі, якая пабудавана для паліву саду.

Завяршаецца будаўніцтва яшчэ аднаго памяшкання для адкорму свіней.

— Колькі слоў пра эканоміку, — працягвае Алег Слінько. — Па выніках работы за мінулы год эканамічныя паказчыкі былі цудоўныя. За апошнія пяць гадоў, што я працую кіраўніком, мінулы ў гэтым сэнсе быў адным з найлепшых. Мы атрымалі 610 мільярдаў рублёў выручкі, чысты прыбытак склаў каля 115 мільярдаў. Рэнтабельнасць вытворчасці — каля 27 працэнтаў. Так што папоўнілі абаротныя сродкі, будаваліся — адным словам, развіваліся. Многа нарыхтавалі як уласнага збожжа, так і шмат яго закупілі. Стварылі салідны запас моцнасці гаспадаркі і працягваем развівацца. Не выбіваюць з рытму нават далучэнні стратных гаспадарак. Возьмем апошні прыклад з нараўлянскай фермай. Яна яшчэ не запоўнена поўнасцю, і доім пакуль не столькі, колькі хацелася б. Тым не менш на тым аддзяленні маем каля двух мільярдаў рублёў выручкі. Яна ўзрасце, калі сёлета атрымаем добры ўраджай, а для гэтага зроблена ўсё — як ніколі рана пачалі закупляць мінеральныя ўгнаенні і ў канцы снежня працэнтаў на 70 былі забяспечаны каліем, фосфарам і азотам. Настройваем калектывы і кіраўнікоў усіх чатырох аддзяленняў на высокі, нават небывалы, ураджай.

Год пачынаўся складана, таму крышачку знізілася рэнтабельнасць. Бо калі ў снежні для кармлення жывёлы выкарыстоўвалі бялковую сыравіну, прэміксы, увесь імпартны складнік яшчэ па старых цэнах, то ўжо ў лютым яны выраслі на 30 працэнтаў. Плюс на рынках знізілася цана рэалізацыі некаторай нашай прадукцыі. Тым не менш кожны месяц маем каля 7 мільярдаў рублёў чыстага прыбытку пры рэнтабельнасці ў сакавіку 18 працэнтаў. Гэта, вядома, не наш узровень паказчыкаў, і сёння мы шчыльна працуем са спецыялістамі і ўсім калектывам, знаходзім шляхі, каб адмовіцца ад імпартных складнікаў у кармленні жывёлы. Шукаем іншыя магчымасці для таго, каб зрабіць вытворчасць больш таннай. Карацей, працуем над эканомікай.

— Вы лічыце, што параўнальна новае аддзяленне ў Махнавічах атрымалася ўзняць да агульнага ўзроўню?

— Там мы даволі актыўна працуем. За апошнія гады падцягнулі вытворчую базу, летась закончылі будаўніцтва фермы для вырошчвання каля 700 галоў цялушак. Ялавічына пачынае станавіцца крыху стратнай, такога раней ніколі не было, і мы вельмі разлічваем на новую крыніцу даходаў. Падлікі паказваюць, што калі прадаваць нават па 30 цялушак у месяц, то гэтую «дзірку» закрыем лёгка. Пачатак пакладзены — летась 60 цялушак прадалі.

У мінулым годзе першы ўраджай даў і наш сад, сабралі недзе каля 20 тон яблыкаў. Пайшлі яны ў асноўным на натураплату працы работнікаў. А яшчэ 10 тон прадалі ў кароткія тэрміны ў сваёй фірменнай сетцы. Яблыкі былі цудоўныя, прыгожыя, такія духмяныя, што людзі адразу звярталі на іх увагу і разбіралі добра. Сёлета спадзяёмся тон на 70 яблыкаў. А ў перспектыве чакаем 350 тон.

І апошняе, пра што хочацца сказаць — пра маральна-псіхалагічны клімат у калектыве. Ён заўсёды быў здаровы, а сёння падабаецца мне асабліва. Людзі ў нас цудоўныя, і зараз становішча навокал такое, што яны цэняць стабільнасць у сваім калектыве, трымаюцца яго. Усе разумеюць, што зарплату атрымаюць толькі за тое, што зробяць. Для прыкладу скажу: нашы механізатары вельмі чакалі вясну, і ў пасяўную іх нельга было выгнаць з поля. У самыя аптымальныя тэрміны сяўбы кукурузы людзі працавалі светлавы дзень, нікога не патрэбна было падганяць ці ўгаворваць. Ды і расцэнкі складзены так, што калі чалавек перавыконвае норму на 20 працэнтаў — адна даплата, на 30 — іншая даплата. Пры гэтым у кожную пуцёўку запісваецца паказчык якасці. Якасць — на першым плане. Сочаць за гэтым аграномы, на месцах іх дастаткова, сочаць кіраўнікі аддзяленняў, а яны ў асноўным аграномы па адукацыі.

Стратэгія ў нас такая: усё патрэбна пачынаць з раслінаводства, вырабляць танныя кармы. Бо ў структуры сабекошту жывёлагадоўчай прадукцыі кармы займаюць да 70 працэнтаў. Плануем сёлета залажыць больш сіласу, атрымаць добры ўраджай зерня кукурузы, зернебабовых культур, каб звесці да мінімуму закупкі на баку. Калі летась закупілі каля 20 тысяч тон збожжа, то зараз са спецыялістамі прыходзім да высновы, што сёлета больш чым 6-7 тысяч тон купляць не будзем. Усё астатняе будзе сваё, высокай якасці.

Жывёлагадоўля «Зары» здзіўляе сваім размахам.

У ЭЛІТГАСА ЖЫЦЦЁ СКЛАДАНАЕ, АЛЕ ЦІКАВАЕ

Галоўны аграном Андрэй ТУРУК — наш даўні знаёмы, і размову з ім пачынаем пра функцыі «Зары» як элітгаса.

— Мы з'яўляемся яшчэ і элітгасам па вытворчасці насення збожжавых і зернебабовых культур. У мінулым годзе з дапамогай дзяржавы пабудавалі комплекс па перапрацоўцы насення. Комплекс вельмі цікавы, абышоўся ў 10 мільярдаў беларускіх рублёў. У яго складзе ёсць пнеўмастол, які можа рабіць цуды: аддзеліць не толькі трыцікале ад аўса, але і прымесі насення іншых культур. Тыя гаспадаркі, якія бралі ў нас насенне, адзначаюць, што зараз насенны матэрыял — больш высокай якасці, чым быў раней. Мы бачым гэта і на прыкладзе сваіх пасеваў.

Акрамя таго, ужо за ўласныя грошы пабудавалі лінію па пярвічнай перапрацоўцы насення, уклалі каля трох мільярдаў беларускіх рублёў. І што датычыцца насення, то тут узброены цалкам. Разлічваем мець восенню 2000 тон насення — і для ўласных мэт, і на продаж гаспадаркам вобласці.

Жыццё элітгаса ў параўнанні са звычайнай гаспадаркай, магчыма, крыху больш складанае, затое цікавейшае. Першыя навінкі насення, што раянiраваны ў рэспубліцы, з'яўляюцца менавіта ў нас. Напрыклад, насенняводства азімага трыцікале вядзём і па беларускіх, і па польскіх гатунках. А палякі — заканадаўцы моды па гэтай культуры ў Еўропе і свеце, таму маем справу з навінкамі сусветнага ўзроўню. Працаваць з такімі высокапрадукцыйнымі сартамі вельмі цікава.

Выдатна правёў вясеннюю сяўбу механізатар з 40-гадовым стажам Мікалай ЛАМАНОВІЧ.

Ну і, зразумела, галоўная задача — вытворчасць кармоў.

— Як вы з ёю спраўляецеся?

— Асноўная наша культура — кукуруза, перш за ўсё на сілас, каб забяспечыць кармамі дойны статак. Вырошчваем яе таксама і на зерне, маем пэўны вопыт плюшчэння. Справа не толькі ў спажывецкіх якасцях плюшчанай «каралевы палёў». Калі сушыць яе, то спатрэбяцца велізарныя энергазатраты. Таму з дапамогай спецыяльных чэшскіх машын укладваем у рукавы, дабаўляем біялагічныя кансерванты на аснове малочнакіслых бактэрый. Штогод нарыхтоўваем каля 10 тысяч тон такога плюшчанага корму, ён цудоўна захоўваецца і на свінакомплексе выкарыстоўваецца для адкорму свіней. А паколькі ў гаспадарцы развітая птушкагадоўля, то пэўную частку зерня кукурузы сушым для птушкі.

— Што робіцца-дзеецца ў полі?

— Вясна і ў гэтым годзе «з характарам». Для аграрніка простай вясны не бывае. То раннія маразы папсуюць нервы, і не толькі нервы, то веснавыя замаразкі. Вось свежы прыклад. Азімы рапс, які ў мінулым верасні выглядаў цудоўна, пацярпеў ад ранніх, без снегу, маразоў, частка яго загінула, па вясне давялося перасяваць.

У найкарацейшыя тэрміны пасеялі раннія яравыя культуры — на працягу тыдня. Завяршылі сяўбу кукурузы. Стаіць задача вырасціць 20 тысяч тон яе зерня. Тэхніка — заўсёды на хаду, насення хапала, мінеральных угнаенняў таксама, глебы рыхтаваліся своечасова, таму механізатарам у палях прыемна было працаваць. І мяне, як галоўнага агранома, і дырэктара, радуе, што пастаўленыя задачы выконваліся і выконваюцца дакладна.

— Вынікі мінулага года ў паляводстве добрыя?

— Год быў неадназначным. Як і паўсюдна ў рэспубліцы, парадавалі збожжавыя каласавыя. Але ставім перад сабой новыя задачы, больш складаныя, і бачым шляхі іх выканання. Такая пераменлівая вясна, як ні дзіўна, на карысць як азімым, так і яравым культурам, яны змаглі паказаць свой патэнцыял. Стрэс, які перанеслі культуры, паўплываў у тым сэнсе, што адбылося дадатковае кушчэнне, яно прынясе і дадатковую ўраджайнасць.

Ад гаспадароў у суседнім раёне нам дасталіся не надта дагледжаныя землі, але «вочы баяцца, а рукі робяць». На іх мы пачалі гаспадарыць па-свойму, па навуцы. Адчуўшы новую гаспадарчую палітыку, цвёрдую руку новага гаспадара, змяніліся і людзі. У іх сёння кардынальна іншыя адносіны да працы, ва ўсялякім разе ў пераважнай большасці. За сваю працу яны атрымліваюць дастойную зарплату, а таксама натураплату. І калі гаспадар прыносіць дадому, акрамя немалых грошай, амаль 10 кілаграмаў свініны, 5 — кураціны, чатыры рашоткі яек — 120 штук (гэта ўсё месячная норма), два літры малака ці кефіру штодзень, дома абстаноўка мяняецца да лепшага, сям'я паважае такога здабытчыка. І чалавек адчувае сябе гаспадаром становішча.

СМЕЛАСЦЬ ГАРАДЫ БЯРЭ

Расказвае **галоўны заатэхнік Таццяна САМБУК:**

— Калі ў гаспадарках пачалася паніка ў сувязі з хваробамі свіней і там узяліся за вынішчэнне свінога пагалоўя, нам на гэтым сумным фоне працавалася нават лягчэй. Было прасцей нарошчваць пагалоўе свіней, атрымліваць прывагі і рэалізоўваць прадукцыю. Мы мелі пастаянную рэнтабельнасць свініны 40 працэнтаў і захавалі яе такой па сёння. У першым квартале гэтага года ніводзін месяц не мінусавалі па пагалоўі свіней.

Калі Прэзідэнтам была прынята праграма па нарошчванні пагалоўя, мы пайшлі на яго павелічэнне, нават не маючы дадатковых памяшканняў. Мелі 40 тысяч месцаў і 2 тысячы галоў нарасцілі. Самі разумееце, што шчыльнасць утрымання стала крытычнай. Таму ў вобласці і было прынята рашэнне аб будаўніцтве на нашых плошчах свінарніка на 3600 галоў. Сёння будаўніцтва вядзецца поўным ходам, пра што расказваў дырэктар, палова фермы гатова, і мы расселім сваё пагалоўе, якое нарасцілі, і нават дабавім.

А прырост змаглі забяспечыць перш за ўсё дзякуючы захаванасці жывёлы, гаспадарліваму падыходу. Калі пачаўся ажыятаж у сувязі з афрыканскай чумой, мы паклапаціліся пра тое, каб выканаць па максімуме ўсе патрабаванні санітарных норм, правесці ўсе прафілактычныя мерапрыемствы. У выніку і атрымалі салідны прырост. Не зменшылі рэалізацыю, наадварот стараемся павялічваць яе, як і сярэднюю вагу адной галавы, каб здаваць вагою 118-120 кілаграмаў. І далей працуем у гэтым кірунку — менавіта па захаванні пагалоўя. Падзяліліся ў сваім раёне з суседзямі — прадалі рамонтных свінак адной з гаспадарак, каб у іх таксама лягчэй пайшла справа па аднаўленні статка.

Магазін «Дары ад «Зары» ў Мазыры пасля праведзенай у ім рэканструкцыі. Прадавец Ніна ЦАЛУЙКА прапаноўвае пакупнікам прадукцыю свінагадоўчых ферм.

Публікацыю падрыхтавалі Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ і Яўген ПЯСЕЦКІ (фота).

УНП 400408726

Ад рэдакцыі. Творчая група шчыра дзякуе намесніку дырэктара па ідэалагічнай рабоце Іне Хамутоўскай за дапамогу ў арганізацыі гэтай публікацыі.

Наш культурны асяродак
Жырандоля
Выпуск № 16 (273)

Музей як цэнтр усеагульнага свята

■ Начны горад

ВЕЧАРАМ УСЁ ТОЛЬКІ ПАЧЫНАЕЦЦА

Наша краіна з нязменным энтузіязмам далучаецца да міжнароднай акцыі «Ноч музеяў» і ўжо сёння, 16 мая, адпаведныя культурныя ўстановы прадэманструюць наведвальнікам свой патэнцыял і, дарэчы, схаваныя ў запасніках вачэй багацці. Кажуць, што ў беларускіх музеях выстаўлена толькі сем працэнтаў экспанатаў.
Але сёння асаблівы выпадак і нешта з астатніх дзевяноста трох сябе пакажа. Штогадовая акцыяператварае музеі з нечага акадэмічнага, дзе можна размаўляць толькі шэптам і ўздыхаць па «грандыёзнай прастаце адмаўлення» мазкоў на палатне, у месцы для тусоўкі, што здольны аб'яднаць усе пакаленні. Прадстаўляем кропкі канцэнтрацыі энергіі, да якіх сёння вечарам варта далучыцца асабіста.


Пра Чарльза Чапліна
можна дазнацца ў Гродзенскім гісторыка-археалагічным музеі.

Нацыянальны мастацкі музей ладзіць «Ціхую ноч», што не аднімае насычанасці праграмы. Тут можна наведаць «Пакой, які шапоча» ці «Пакой, поўны цішыні», зразумець для сябе слова «цішыня» дзякуючы інтэрактыўнай праграме, пачуць музычнае ўвасабленне цішыні, сустрэцца з Князем цішыні — цэлы маўклівы свет, які наўрад ці такім насамрэч будзе, бо цішыня — паняцце адноснае. Хто зазірне ў музей, убачыць і выстаўку «Вынаходкі да Вінчы», калекцыю «ПоСтулат» ад Беларускага саюза дызайнераў — творы дызайнераў і мастакоў на тэму звычайнай, але неабходнай рэчы нашага быту — крэсла. Будуць паказаны кароткаметражныя нямыя фільмы пачатку XX стагоддзя з фонду Музея гісторыі беларускага кіно — зноў-такі рэверанс у бок цішыні. Мы яшчэ не пералічылі і паловы мерапрыемстваў праграмы, а тым часам папярэджваем, што колькасць білетаў абмежавана.

Цэнтр сучасных мастацтваў кінуўся ў сцімпанк — навуковую фантастыку, накіраваную на тэхнічную рэвалюцыю, механізаванне жыцця і стылізаваную пад Віктарыянскую эпоху. На Някрасава, 3 адкрыецца выстава «Сцімпанк і іншыя дзеючыя асобы», у якой удзельнічаюць скульптура Валянціна Борздага, габелены Марыі Барысенкі, арт-аб'екты Таццяны Гомзы і Дзмітрыя Сурскага, фатаграфія Вадзіма Качана і Андрэя Шчукіна, жывапіс Ганны Сілівончык і іншае — усё ў тэме. Музыканты, жывыя скульптуры, механічная дзяўчына і іншыя ўдзельнікі вечара абапіраюцца на сцімпанк.

Нацыянальны гістарычны музей раздзяліў сваю праграму на дзве — унутры будынка праходзіць адразу тры каштоўныя выставы. Гэта «Сальвадор Далі & Пабла Пікаса», якая змяшчае трыццаць керамік Пікаса і кераміку, графіку, скульптуру Далі. Праз «Тайны і казкі Японіі» наведвальнік дакранецца да далёкай усходняй культуры і міфалогіі, атрымае магчымасць апрануць кімано. Выстава «70-годдзю Вялікай Перамогі прысвячаецца», зладжаная сумесна з Дзяржаўным музеем гісторыі Санкт-Пецярбурга, перадае моцны дух чалавека ў абставінах вайны. Другая частка праграмы — кірмаш майстроў «Вечаровы яблычак» — адбудзецца ў двsprings рыку музея. Тут пройдуць майстар-класы па танцах і гульні на барабанах, канцэрты музычных гуртоў.

Музей Петруся Броўкі бярэ кірунак на фатаграфію, этнічныя імправізацыі і экспанаты з фонду музея, якіх няма ў пастаяннай экспазіцыі. У канцэпцыі свята — жаданне зрабіць своеасаблівы зрэз сучаснай гарадской культуры сталіцы і адлюстраваць чалавека як частку гарадской прасторы. Беларускую паэтычную класіку прачытаюць арганізатары, намінанты, лаўрэаты літаратурнай прэміі Ежы Гедройца, а кароткаметражныя фільмы пакажа фестываль Cinema Perpetuum Mobile.

> **Штогадовая акцыяператварае музеі з нечага акадэмічнага, дзе можна размаўляць толькі шэптам і ўздыхаць па «грандыёзнай прастаце адмаўлення» мазкоў на палатне, у месцы для тусоўкі, што здольны аб'яднаць усе пакаленні.**

Праграма **Музея Заіра Азгура** скіравана на кіно і сапраўды разлічана на ўсю ноч. Свята «Код «Параджанаў» робіць знакамітага рэжысёра цэнтральнай фігурай ночы і раздзяляе праграму на некалькі пляцовак і паняццяў — асамбляж, безразважнасць, элітарнасць, містыфікацыя, стыль. Тут будуць паказаны ўласна фільмы Сяргея Параджанава — «Цені забытых продкаў», «Колер граната», «Легенда аб Сурамской крэпасці» і іншыя, біяграфічны фільм «Параджанаў», зняты ў 2013 годзе Сержам Аведзікянам і Аленай Фяцісавай, і карціны, якія, на думку арганізатараў, падпадаюць пад стылістыку класіка. Гэта «Апошняя казка Рыты» Рэнаты Ліцвінавай, «Фантан» Дарэна Аранофскі, «Выжываць толькі палюбоўнікі» Джыма Джармуша.

Музей гісторыі беларускага кіно, у якім працягваецца выстава самагону, прапануе спевы, гульні і танцы пад дэгустацыю таго самага лятучага, гаручага, празрыстага — так, маўляў, можна трапіць у сапраўдную старасвецкую карчму.

Шыкоўная праграма ладзіцца ў **Гродзенскім гісторыка-археалагічным музеі** — гэта ноч у стылі чорна-белага кіно. Гасцей просяць апранацца па дрэс-кодзе — панчохі ў сетачку, футра і доўгія вячэрнія сукенкі, мудрагелістыя галаўныя ўборы і ўпрыгажэнні. Гэты бліскучы час — 1920-30-я гады — гламур, бурлеск, галівудскае кіно, шумныя вечарыны можна спазнаць праз самую атмасферу (калі трымацца дрэс-коду). Да таго ж, тут можна дазнацца пра зорак тагачаснага кіно, убачыць урыўкі з нямых чорна-белых фільмаў, пагуляць у Мафію і Манаполію, пабачыць дэфіле мадэляў апранутых у стылі таго часу, і іншае.

Рамантычны ўхіл робіць **Арт-цэнтр Марка Шагала ў Віцебску** і арганізуе праграму «Паралельныя сусветы». Падчас вечара будуць гучаць вершы «сярэбранага веку», жывая музыка і танцы часу, калі Марк Шагал і Бэла Розэнфельд кахалі адно аднаго. **Абласны краязнаўчы музей у Віцебску** ладзіць прэзентацыю Ратушы, якой у гэтым годзе спаўняецца 240 гадоў. Гульні, тэатралізаваныя прадстаўленні, віктарыны, майстар-класы і іншае пройдзе на гістарычным месцы. Дарэчы, у Ратушы знаходзіцца адзін з найстарэйшых у краіне музеяў, багацце якога налічвае каля 205 тысяч экспанатаў.

У Брэсце «Ноч музеяў» адзначыць **абласны краязнаўчы музей**, дзе адбудзецца «Музейная бяссонніца на Мядовай», і ўсе яго філіялы. Тут можна будзе навучыцца танцаваць вальс і танга, пісаць кірыліцай, маляваць хной. Асобная праграма прадугледжана для дзяцей.

Джаз, блюз і этнамузыка будзе гучаць на святкаванні ў **гомельскай карціннай галерэі Вашчанкі**. Арганізатары абяцаюць таксама сустрэчу з гістарычнымі персанажамі — Моцартам і Сальеры, Аляксандрам Пушкіным, Наталляй Ганчаровай, Дантэсам і іншымі.

Сёння ж **абласны краязнаўчы музей імя Раманава** прываблівае аматараў гісторыі тэматычнымі гульнямі і віктарынамі, майстар-класамі, падарожжам на некалькі метраў углыб, дзе ў падвале адбудзецца стылізаванае старадаўняе курганнае пахаванне. **Музей этнаграфіі** адкрые дваранскую гасцёўню з фартэпіяннай музыкай, выступленнем яўрэйскага тэатра і канцэртам бардаўскай музыкі.

Можна выбраць адно месца для суботняга адпачынку, а можна наведаць некалькі музеяў і ўбачыць іх у новым святле.

Ірэна КАЦЯЛОВІЧ

■

■ Прэм'ера

ДЗЯКУЙ ДЗЕДУ ЗА...

Вы думаеце, нямоглы ветэран размаўляе сам з сабою?

На прэм'еру спектакля «Дзед» у Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі я прарывалася... праз «лінію фронту». Напярэдадні апошняй рэпетыцыі парада да Дня Перамогі на подступах да тэатра стаялі танкі, БТР, розная іншая сучасная вайсковая тэхніка — па ўсёй вуліцы цягнулася калона колеру хакі. І вось, прайшоўшы ўздоўж яе, займаеш месца ў зале і з палёгкай уздыхаеш: як жа добра, што гэта толькі рэпетыцыя ў гонар свята. Але гасне святло і зала пагружаецца ў вір трывожных гукаў: ляцяць самалёты, гучаць стрэлы, узрываюцца снарады. Адчуванне сюррэалізму было не толькі ў мяне, бо зала гучна выдыхнула: тэхніка на вуліцы аказалася свайго кшталту пралогам да спектакля, прымеркаванага, ну, вядома, да 70-годдзя Перамогі. Але здавалася, што цябе гэта абмінула і пра зброю ведаеш толькі з падручнікаў ды святочных парадаў, але ж нібыта дакацілася і сюды, у мірны час, рэха вайны. Ды яшчэ відэахроніка перад вачыма — чыста апынуўся на перадавой.

Каб перажыць вострыя эмоцыі, напружанне ад выкіду адрэналіну, каб атрымаць адчуванне ўласнай перамогі над ворагам, у XXI стагоддзі ўжо можна вайну змадэляваць. Камп'ютарныя гульні даюць магчымасць адчуць сябе героем, не выходзячы з хаты. Але ж тут трэба пільнасць, таму што віртуальны вораг жа (амаль як сапраўдны?) не даруе промаху і вось ужо хатні герой злосна кідае: «Дзед, я праз цябе жыццё страціў...» Гэта Генка, унук ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, які ляжыць на ложку побач. Але «стралялку» Генка запусціў для сябе, а кулі (такое адчуванне) трапляюць у дзеда. Для яго гэта не фонавыя гукі, зусім не. Ён жа разумее, што вось менавіта пад такія гукі можна развітацца з жыццём.

Але ён выжыў. Каб даць працяг роду. І каб забяспечыць яго маладзейшых прадстаўнікоў: сям'я ўнука чакае дзедавай пенсіі, жыве ў дзедавай кватэры і разлічвае на тое, што будзе ёю распараджацца пасля... Не, напэўна, Генкава жонка добрая — глядзіць за дзедам, прыбірае, корміць, ваду падносіць. Сама такая ладная, гаспадарлівая. Шмат працы ў маладзіцы. Ці не таму яна крыклівая (артыстка Надзея Цвяткова)? Як выходзіць на сцэну, адразу пачынае размаўляць крыкам (у іншым стане яе мы і не бачым). Ды і Генка (Кірыл Навіцкі) нервовы. Вядома, штодня на віртуальнай вайне гэта не жартачкі. Ды і стрэс зняць трэба — «кірнуць» Генка любіць. Ці гэта з прычыны няпростага жыцця? У іх з сястрой загінулі бацькі. Дзед-ветэран іх фактычна замяніў: гадаваў, клапаціўся, выхоўваў, як мог. Хацеў выхаваць добрымі людзьмі, каб нягоды іх абміналі.

Але ў гэтага пакалення свае выпрабаванні і свае сучасныя войны: вось рэпартаж пра штурм супермаркета на распродажы, вось нехта імкнецца адбіць у іншага патрэбную рэч. Не разумее гэтага дзед. А яны — моладзь — не разумеюць яго. Нібыта ляжыць сабе, ціхі такі. Добра яму ляжаць на ўсім гатовым, калі нехта напружваецца. Чаму ж яму быць незадаволеным. Ён не тое, што не задаволены — наогул, самы ціхі персанаж у гэтым спектаклі (артыст Сяргей Шымко). Ды не разумеюць яны, з кім гэта стары размаўляе час ад часу. А што тут разумець: нібыта і не адзін жыве, а пагаварыць няма з кім. Майстры па рамонце смяюцца: «Навошта ваяваў, вось бы немцы тады заваявалі, дык усе ў Германіі цяпер жылі б». Яны фарбуюць столь, накрыўшы дзеда літаральна на ложку поліэтыленавай плёнкай. І кожны дзень пагражае лакальнымі баямі: унучкі з нявесткай. Не для гэтага ён выжыў у тым сваім баі, калі яго сябра застаўся навечна маладым.

П'еса Вячаслава Паніна закранае тэму адносін да ветэранаў з боку маладога пакалення, якое вельмі далёка ад тых падзей. Ветэранаў няшмат, і памяць амаль сышла. Таму магчымасць злучыць сучаснасць з мінулым праз тэатр — гэта яшчэ і спроба наладзіць дыялог паміж пакаленнямі «дзяцей і бацькоў». У дадзеным выпадку гаворка пра звычайнае чалавечае разуменне, імкненне паслухаць і пачуць іншага, а не толькі свае асабістыя жаданні. Вобраз дзеда-ветэрана толькі ўзмацняе прорву, у якой існуюць прадстаўнікі розных пакаленняў. Вайна — як мяжа, па якой разумееш сутнасць таго, што ёсць сэнс жыцця, што ёсць яго абарона і дзеля чаго наогул хтосьці гатовы быў гінуць. І як мяняюцца акцэнты разумення сэнсу жыцця з часам. Можа быць, неабавязкова гінуць дзеля іншых, каб спраўдзіць свой сэнс у жыцці. У мірны час можна проста іншых любіць — хоць бы тых, хто побач. Гаварыць ім пра гэта. Рабіць так, каб ім было ўтульна і спакойна. Але там, дзе павінна панаваць любоў, чамусьці ідуць «блізкія баі». Любая перамога ў іх — усё адно што паражэнне, якога не хочацца бачыць. Аўтар п'есы вырашае гэта за свайго героя-ветэрана: не проста так да яго прыходзіць нечаканы госць. З гэтага моманту фінал, па сутнасці, прадказальны.

Але ў спектаклі прадказальнасці не хацелася. Спачатку нечаканым здавалася з'яўленне ў якасці рэжысёра ў гэтай пастаноўцы Дзяніса Паршына. У тэатры ён працуе як акцёр крыху больш за 10 гадоў. І да рэжысуры звярнуўся ўпершыню. Дэбютная праца аказалася на сур'ёзную тэму. Між іншым, калі глядач, на якога і разлічваўся спектакль, малады, то абсалютна лагічна было даверыць працу над ім прадстаўніку пакалення «дзяцей». Менавіта таму, што ён адчувае гэтае пакаленне і пастараецца пра сур'ёзнае пагаварыць сучаснай выразнай мовай.

Ён так і імкнуўся зрабіць, адмовіўшыя ад непатрэбнай атрыбутыкі, у чым дапамог і мастак-пастаноўшчык Юрый Саламонаў: на сцэне нічога лішняга, увесь дом дзеда ўвасоблены ў яго ложку. Прастора кватэры падзяляецца проста поліэтыленам. Натуральна, што калі зададзены сцэнічны мінімалізм, то максімум увагі павінны прыцягваць героі, стасункі і сутыкненні іх характараў. Гэтаксама як і ўсе акцэнты ў спектаклі, драматызм сітуацыі будзе перадавацца ігрой акцёраў. Але драматызм — гэта не заўсёды крык. І, можа быць, калі б у некаторых сцэнах гук слоў, што кідаюць героі адзін аднаму, трошкі сцішыць, то больш адчувальнай была б сама драма, закладзеная сітуацыяй: абыякавасць да чалавека, які падарыў жыццё. Абыякавасць жа, як правіла, ціхая і спакойная, таму што прагматычны чалавек беражэ сябе, непрыемнае робіць ціха. Але ў кожнага (як і ў кожнага пакалення) сваё ўяўленне пра чалавечую драму. І чым далей ад вайны, тым больш цяжка гаварыць пра яе. Не проста словы, а такія словы, каб кранулі. І так, каб кранула.

Я была добрая ў той вечар: рэжысёрскі дэбют, тэма і адчуванне, што пабывала на перадавой, зрабілі сваю справу. Але не толькі са мной, падобна. Жанчына ва ўзросце побач выцірала слязу. Зала, у якой, дарэчы, было нямала моладзі, маўкліва ўстала адразу пасля заканчэння спектакля. Якія мы ўсё-такі чуллівыя людзі! Чуллівыя — значыць харошыя?

Ларыса ЦІМОШЫК

■

Дзяніс ПАРШЫН, рэжысёр спектакля «Дзед»:

— Так атрымалася, што я заўсёды хацеў паспрабаваць сябе ў рэжысуры. І калі мастацкі кіраўнік Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Аляксандр Гарцуеў прапанаваў мне паспрабаваць сябе з гэтым матэрыялам, я вырашыў не адмаўляцца і не ўпускаць шанц стварыць пастаноўку як рэжысёр. Гэта па-першае. Па-другое: п'еса Вячаслава Паніна зацікавіла мяне як творцу. Было прыемна працаваць з гэтым матэрыялам, нават не гледзячы на тое, што пачынаць з тэматычных п'ес вельмі няпроста і адказна.

— Калі вы ўзяліся за гэтую п'есу, то, напэўна, акрамя прафесійнай, была яшчэ і асабістая матывацыя?

— Гераічнай сямейнай гісторыі ў мяне няма. Ёсць гісторыя пра тое, як бабуля і дзядуля хаваліся ў балотах, як іх шукалі. Майго дзядулю немцы вывезлі ў Германію, ён збягаў, потым яго лавілі, білі, ён зноў збег. Гэта гісторыя ваеннага часу, але не франтавая. Тым не менш, мне было цікава паставіць нейкія пытанні пра адносіны да ветэранаў сёння з пункту гледжання свайго пакалення. Напэўна, пытанняў значна больш, і мы на ўсе не адказалі. Але кожны глядач можа іх працягваць задаваць ужо сабе сам.

■ Кніжная паліца

РЭАЛЬНЫ ШАМЯКІН

Упершыню яго спадчына сабраная ў 23-х тамах

«Гэта ўсё можна чытаць», — сказала я сабе, узгадаўшы свае падлеткавыя гады, калі галоўным клопатам было знайсці цікавую кнігу. Кнігі ў асноўным знаходзіліся дома: дзякуй бацькам, яны не праходзілі міма адзінай у райцэнтры кнігарні, калі туды прывозілі новыя кнігі. Куплялі тое, што было на слыху. А на слыху тады былі новыя творы беларускіх пісьменнікаў, якія выдаваліся, траплялі ў крамы і там вельмі хутка раскупляліся, між іншым, з чэргамі, як усё тады. А паколькі раманы Шамякіна былі, як бы цяпер сказалі, «у трэндзе», я іх чытала па меры з'яўлення ў нас дома. Нават тады, калі выходзіў фільм паводле кнігі і можна было ім абмежавацца, наадварот, хацелася чытаць арыгінал — для параўнання. Для 14-15 гадоў гэта было так захапляльна: заўсёды закручаны сюжэт (нават калі і пра вайну, то як яна ламае ці злучае лёсы людзей), прабірала ажно да слёз дзявочую душу. А яшчэ абавязкова былі такія добрыя, правільныя галоўныя героі, з гонарам і сумленнем. І галоўнае: справядлівасць, якая ўсё адно сцвярджаецца для ўсіх — ці то для асобных людзей, ці то для народаў і краін.

З'яўленне 23-томнага выдання аднаго з самых папулярных беларускіх пісьменнікаў савецкага часу таксама можна лічыць праявай справядлівасці, асабліва калі ўлічыць, колькі напісана: 13 раманаў, 26 аповесцей, 84 апавяданні. Але ж ёсць яшчэ дзённікі, успаміны, лісты — словы, напісаныя народным пісьменнікам Беларусі. Вось тады, калі я зачытвалася Шамякіным, мяне вельмі хвалявала, што піша гэты чалавек для сябе, а не для іншых, які ён у тых словах, што не прызначаныя шырокаму чытачу. Можа, наіўныя пытанні, таму што пісьменнік, што б ён ні пісаў, піша не толькі для сябе. І вось цяпер гэта можна чытаць, таму што ў збор твораў у 23 тамах увайшлі не толькі мастацкія творы. Гэтым новы збор твораў Івана Шамякіна адрозніваецца ад папярэдніх трох, якія выходзілі (ці пачыналіся) пры яго жыцці. Напрыклад, апошні выдаваўся ў 8 тамах — з 2003 па 2007 год.

У новы збор, які з'явіўся ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», увайшлі творы, што не друкаваліся нідзе, ці толькі ў перыядычных выданнях. Тут і драматургія і публіцыстыка, мемуары і эпісталярная спадчына. Што асабліва істотна: з каментарыямі даследчыкаў, якія тлумачаць сэнс, гістарычны кантэкст (а Шамякіна немагчыма аддзяліць ад часу, які ён адлюстроўваў), мастацкую асаблівасць творчасці пісьменніка. І так у кожным томе. Інфармуецца, калі тэкст быў напісаны, дзе быў упершыню надрукаваны і шмат іншых нюансаў для асабліва зацікаўленых асоб. А такімі могуць быць як звычайныя чытачы, якія жадаюць лепш зразумець пісьменніка, так і асобы, засяроджаныя на вывучэнні беларускай літаратуры. Напрыканцы кожнага тома ёсць пасляслоўі, створаныя літаратуразнаўцамі, даследчыкамі гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя. Пра гэта паклапаціліся ў філіяле «Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы» Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Адзін з самых аўтарытэтных даследчыкаў член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар філалагічных навук Міхась Мушынскі папрацаваў над «Летапісам жыцця і творчасці», які змешчаны ў 23-м томе збору. Але далучаліся і навукоўцы з БДУ і Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова.

Прэзентацыя выдання адбылася ў гэтыя майскія дні — у гонар 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Іван Шамякін з тых пісьменнікаў, якія яе прайшлі. А яна прайшла праз іх свядомасць, памяць прымушала пісаць, расказваць, узнаўляць, праз ваенную праўду вымяраць мірны час. Ваенная праўда таксама была рознай: франтавая, партызанская, праўда жыцця ў акупацыі... Таму і розныя ў нас пісьменнікі, якія пісалі пра вайну. Пісалі па-рознаму. Шамякіна заўважылі з першага ж рамана «Глыбокая плынь» і адзначылі Дзяржаўнай прэміяй СССР у 1951 годзе. Былі літаратурныя прэміі беларускія — за раманы «Сэрца на далоні», серыю з пяці раманаў «Трывожнае шчасце». Дзяржаўнай прэміяй БССР быў адзначаны фільм «Вазьму твой боль» паводле рамана Івана Шамякіна.

Багацце кніг пісьменніка прадстаўлена ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа на выставе «Я — не фантаст, я рэаліст». Сам аўтар сказаў так пра сябе.

Ларыса ЦІМОШЫК

■

ООО СБ «СтарЛайф СИ»

Учетный номер плательщика: 806000602.
Вид экономической деятельности:
Страховое посредничество.
Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью.

Орган управления: Правление учредителей.
Единица измерения: млн. руб.
Адрес: г. Минск, ул. К Маркса, дом 40, комната 50

www.starlife.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 года

АКТИВЫ	Код строки	на 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 20__ г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
ИТОГО по разделу I	**190**	**0**	**0**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1	0
В том числе: материалы	211	1	
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	392	
Краткосрочные финансовые вложения	260	97	
Денежные средства и их эквиваленты	270	359	0
ИТОГО по разделу II	**290**	**849**	**0**
БАЛАНС	**300**	**849**	**0**

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	на 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 20__ г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	350	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	25	0
ИТОГО по разделу III	**490**	**375**	**0**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
ИТОГО по разделу IV	**590**	**0**	**0**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	474	0
В том числе:	631		
по авансам полученным	632	451	
по налогам и сборам	633	2	
по социальному страхованию и обеспечению	634	7	
по оплате труда	635	14	
ИТОГО по разделу V	**690**	**474**	**0**
БАЛАНС	**700**	**849**	**0**

Руководитель **Батаев П.В.**
Директор ЧУП по оказанию услуг «ЦБУ» **Анишкевич Ж.П.**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей	Код строки	за январь-декабрь 2014 года	За ______ 20__ года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	2068	
Валовая прибыль (010–020)	030	2068	0
Управленческие расходы	040	2044	
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030–040–050)	060	24	0
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070–080)	090	24	0
В том числе:	101		
Доходы по финансовой деятельности	120	8	0
В том числе:	121		
прочие доходы по финансовой деятельности	122	8	
В том числе:	131		
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100–110+120–130)	140	8	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)	150	32	
Налог на прибыль	160	6	
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	1	
Чистая прибыль (убыток) (±150–160±170±180–190–200)	210	25	0
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)	240	25	0

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ ООО СБ «СтарЛайф СИ» за период с 15.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Директору Общества с ограниченной ответственностью страховой брокер «СтарЛайф СИ».

Аудируемое лицо:
ООО СБ «СтарЛайф СИ», ул. Карла Маркса, 40-50, 220030, УНП 806000602.

Аудиторская организация:
Аудитор-индивидуальный предприниматель Бондарович Виктор Иванович, г. Минск, ул. Мирошниченко, д. 11, кв. 128.
Свидетельство о государственной регистрации № 0013048 от 11 апреля 2000 г., УНП 100397535.
Мною проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **ООО СБ «СтарЛайф СИ»** за 2014 год. Бухгалтерская (финансовая) отчётность **ООО СБ «СтарЛайф СИ»** состоит из:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2015 г.
- отчёта о прибылях и убытках за 2014 г.
- отчёта об изменении капитала за 2014 г.
- отчёта о движении денежных средств за 2014 г.
- приложений, предусмотренных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту и отчётности за 2014 г.
- пояснительной записки.

Руководство **ООО СБ «СтарЛайф СИ»** несёт ответственность за подготовку и представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учёту и отчётности. Данная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности, не содержащей существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учётной политики, а также обоснованных оценочных значений.

Я несу ответственность за выражение мною мнение о достоверности данной бухгалтерской (финансовой) отчётности и соответствии совершенных **ООО СБ «СтарЛайф СИ»** финансовых (хозяйственных) операций законодательству, основанное на результатах проведенного аудита.

Я провёл аудит в соответствии с требованиями республиканских правил аудиторской деятельности. Данные правила обязывают меня соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской (финансовой) отчётности.

В ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств, подтверждающих значения и раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчётности. Отбор аудиторских процедур осуществляется на основании профессионального суждения с учётом оценки риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчётности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчётности мною рассматривалась система внутреннего контроля **ООО СБ «СтарЛайф СИ»** с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку правомерности применяемой учётной политики, обоснованности оценочных значений и общего представления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Я считаю, что в ходе аудита мною были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

По моему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчётность **ООО СБ «СтарЛайф СИ»**, сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учёту и отчётности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение **ООО СБ «СтарЛайф СИ»** на 1 января 2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г., при этом совершённые **ООО СБ «СтарЛайф СИ»** финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.

ИП – АУДИТОР **В.И. Бондарович.**

Дата получения аудиторского заключения: 14.05.2015

Директор ООО СБ «СтарЛайф СИ» **П.В. Батаев**

■ Друкуецца ў «Алесі»

Прага да жыцця

Дзеці вайны сталелі без дзяцінства. Не па гадах, а па гадзінах. Іх вочы бачылі і фіксавалі, як фотакамеры, злую, пачварную рэчаіснасць. Калі замест цацак часцей бачыш узброеных салдат, а чалавечы жах становіцца нормай жыцця. Алена ЯРАШ, адна з нешматлікіх жыхарак вёскі Вал, што на Барысаўшчыне, з тых часоў помніць многае. Яе жыццёвая гісторыя, прасякнутая шчырай верай, магла б стаць нядрэнным матэрыялам для аповесці. Ёй ёсць што сказаць. А нам ёсць да чаго прыслухацца.

— Я нарадзілася на хутары Кішкурнае, што непадалёк ад Зембіна, у 1936 годзе, — кажа спадарыня Алена, з якой мы сустрэліся падчас талакі каля разбуранага тамтэйшага касцёла. — Перад тым, як сустрэць майго бацьку, маці ўжо была замужам за шляхцічам Адамовічам, але ён памёр пасля таго, як конь ударыў капытом у жывот. Бацьку 5 лістапада 1938 года рэпрэсіравалі па сфабрыкаванай справе. Прыдумалі, што да нас з лесу прыходзілі польскія салдаты з залатымі пагонамі. Тату маглі расстраляць. Аднак маці напісала ліст Молатаву, пад якім падпісаліся ўсе жыхары яго роднай вёскі Камёнка, пра тое, што ён сірата і за мяжой нікога не мае. Яму далі 8 гадоў, адправілі на Далёкі Усход. Ён вярнуўся дадому ў 1953-м ужо хворым чалавекам з падарванай нервовай сістэмай. Бацька крыху пажыў з намі, а пасля сышоў у сваю вёску. Але я заўжды памятаю і малюся за яго, даглядаю магілку. Усё ж такі ён мой тата...

◆ ◆ ◆

— Добра памятаю, як упершыню да нас прыехалі немцы. На тэхніцы, у форме з кароткімі рукавамі. Напачатку нікога не чапалі. Але ў Зембіне жыло вельмі шмат яўрэяў. Нехта з іх уцёк, застаўся жывы, але многіх падчас вайны расстралялі. Перад тым, як забіваць, іх распраналі, шукалі грошы. Мой дзядзька быў ля той ямы пасля расстрэлу. Казаў, што людзей яшчэ жывымі пяском засыпалі. Зямля варушылася. Гэта насамрэч быў жудасны час. Дзеці хварэлі на тыф, малярыю. Пасля карнікі пачалі паліць вёскі. І калі яны прыехалі ў Вал, людзі ўжо паспелі схавацца ў лесе. Гарэла ўсё. Ратавацца пасля прыйшлося ў іншай вёсцы, у лесе, у зямлянках. Сілкаваліся ягадамі, грыбамі. Ежу гатавалі ў буржуйках, што засталіся цэлымі пасля пажару. Свой дом адбудавалі толькі ў 1948 годзе.

◆ ◆ ◆

— Жыццё так склалася, што я апынулася ў паўночным Мурманску. Працавала прадаўцом, загадчыцай крамы, а пасля ўладкавалася правадніцай на чыгунку. Маці хварэла, а таму ў 1991 годзе я вярнулася ў Беларусь. Вера ў Бога была заўжды са мной. У вольны час у маладосці я пастаянна ездзіла да храмаў. Касцёл — гэта маё сэрца. Упершыню трапіла ў зембінскі храм у 1941 годзе. Немцы напачатку дазвалялі праводзіць набажэнствы. Да нас прыязджаў святар. І я неяк угаварыла маці, якая выхоўвала чацвярых дзяцей, узяць мяне на імшу. Памятаю, матуля нават несла мяне на спіне, на руках, каб у патрэбны час паспець у касцёл. Сёння наша святыня разбурана. У гэтых руінах нават здымалі кіно і яшчэ больш разбівалі сцены. «Дапамагала» ў гэтым моладзь, што бавіла там вольны час.

Аднак мы добраўпарадкавалі прыкасцёльную тэрыторыю, вынеслі з могілак смецце. А дагэтуль там былі сапраўдныя джунглі! Дзякуй за дапамогу ў гэтай справе Марыі Сяржант, былому старшыні зембінскага сельсавета, яе мужу Станіславу, ксяндзу Аляксандру Тарасевічу, мясцоваму жыхару Іосіфу Брэзінскаму, Віктару Фенчуку, сябру касцёльнага камітэта, і ўсім тым, хто ўдзельнічае ў гэтай добрай справе.

◆ ◆ ◆

Фота Надзеі БУЖАН.

— Для мяне Дзень Перамогі — адно з любімых святаў. Тое, што мы засталіся жывыя, было для нас вялікай перамогай, радасцю. Тады я нічога яшчэ не разумела, а цяпер, на маю думку, калі б не Чырвоная Армія, усіх нас, сабраных у зямлянцы дзяцей і бацькоў, немцы б расстралялі. Яны нас папярэджвалі, паказвалі, што калі пачняце вылазіць з яе, будзе «Пух!Пух!Пух!». Аднак нашы ўжо былі на падыходзе. Фашысты вырашылі адступаць і пакінулі нас.

◆ ◆ ◆

— Мой брат Генадзь трапіў у канцлагер у Заходняй Германіі. Апынуўся сярод французаў, англічан. Яны шкадавалі яго, са сваёй пайкі кожны раз пакідалі крыху хлеба. Потым уладкаваўся працаваць да баўара. Даглядаў свойскую жывёлу. Вызвалілі яго амерыканцы. Нават прапаноўвалі пераехаць жыць у ЗША. Аднак яго цягнула на Радзіму. Гену спрабавалі пераканаць, казалі, што Беларусь выпалілі, а людзей пазабівалі. А ён расплакаўся і адказаў: «Ну, хоць магілам родных прыеду пакланіцца».

◆ ◆ ◆

— У маёй гаспадарцы жывуць 5 козачак і 2 авечкі, якія перайшлі мне ад памерлага сваяка. Сама дровы нашу, ваду наліваю. Сачу за тым, каб і ў доме быў парадак. Забіваць жывёлу не магу. Мне шкада яе. У мяне вельмі ласкавыя козы. Калі я прыходжу іх даіць, ведаеце, як яны вітаюцца? Адна ножкай аб мяне трэцца, другая руку цалуе. Вось так і жывём разам з імі.

— Я вельмі задаволена тым, як склалася маё жыццё. Я духоўна багаты чалавек. А матэрыяльнага багацця мне не трэба. Я маю што абуць і апрануць. Грошы ніколі ў скарбонку не хаваю. Калі яны ў мяне з'яўляюцца, ахвярую храмам. У чым шчасце чалавека? Быць у дружбе з Богам. У кожнага ёсць свае праблемы. І перанесці без веры гэтыя пакуты складана. І я малюся штодня аб кожным з нас. Прашу: «Божа, даруй нам правіны нашыя, мы грэшныя, але мы людзі. Адзін ты, Гасподзь, бязгрэшны».

Тарас ШЧЫРЫ.

Даты | Падзеі | Людзі

16 МАЯ

1686 год — паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай падпісаны «Вечны мір», у адпаведнасці з якім да Расіі адышлі Смаленскія землі і горад Кіеў, створаны спрыяльныя ўмовы для сумесных дзеянняў супраць Турцыі і Крымскага ханства. Агрэсіўныя дзеянні Турцыі супраць Расіі і Рэчы Паспалітай, якія ўзмацніліся ў 70-я гады XVII стагоддзя, заахвоцілі дзве краіны да стварэння антытурэцкай кааліцыі. У якасці папярэдняй умовы перагавораў аб саюзе супраць Турцыі кіраўнік рускай дыпламатыі В. Галіцын запатрабаваў заключэння «Вечнага міру» паміж дзвюма дзяржавамі на аснове пунктаў Андрусаўскага пераміру'я (1667 год) і прызнання факта далучэння да Расіі левабярэжнай Украіны з Кіевам. У пачатку 1686 года ў Маскву прыбылі паслы Гжымултоўскі і Агінскі. Перамовы скончыліся падпісаннем «Вечнага міру» і стварэннем наступальнага саюза абедзвюх дзяржаў супраць Турцыі. Згодна з заключанымі пагадненнямі, Польшча пацвердзіла названыя ў Андрусаўскім дагаворы тэрытарыяльныя змены, назаўжды адмовілася ад левабярэжнай Украіны і Кіева, атрымаўшы ў якасці кампенсацыі 146 000 рублёў. Руская дзяржава скасавала мір з Турцыяй і Крымам. Рэч Паспалітая гарантавала на сваёй тэрыторыі свабоду веравызнання праваслаўным, прызнаючы за Расіяй права абароны іх інтарэсаў.

1955 год — 60 гадоў таму нарадзілася (г. Гродна) Вольга Валянцінаўна Корбут, славутая беларуская спартсменка (спартыўная гімнастыка), заслужаны майстар спорту СССР (1972). Неаднаразовая чэмпіёнка свету і Алімпійскіх гульняў. Абсалютная чэмпіёнка СССР (1975). Пераможца і прызёр міжнародных і ўсесаюзных спаборніцтваў. У 1972 годзе была прызнана найлепшай спартсменкай свету. Адзіная наша суайчынніца, прадстаўленая ў Музеі васковых фігур мадам Цюсо ў Лондане.

1985 год — кіраўніцтвам СССР было вырашана «працверазіць» насельніцтва і «прышчапіць» яму імкненне да здаровага ладу жыцця, у сувязі з чым была пачата шырокамаштабная антыалкагольная кампанія. Яшчэ 7 мая Саветам Міністраў СССР была прынята пастанова «Аб мерах па пераадоленні п'янства і алкагалізму, выкараненні самагонаварэння», а 16-га выйшаў Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР «Аб узмацненні барацьбы з п'янствам», што і стала пачаткам антыалкагольнай кампаніі ў СССР, мэтай якой была барацьба з п'янствам, умацаванне грамадскага парадку і працоўнай дысцыпліны. Указ, накіраваны на выхаванне здаровых прынцыпаў у грамадстве, утрымліваў карысныя ідэі, аднак не ўлічыў эканамічных, палітычных і маральных фактараў. Замест таго, каб весці комплексную і паслядоўную работу, кампанія была зведзена ў асноўным да забаронаў і штрафаў. Тыя, у сваю чаргу, выступілі своеасаблівымі стымуламі добра вядомых негатыўных тэндэнцый: рэзка парушыліся правілы гандлю, квітнела самагонаварэнне, вырасла спажыванне сурагатаў, з'явіліся вялізныя чэргі ў віна-гарэлачныя крамы, у аптэках зніклі лекавыя прэпараты, якія ўтрымлівалі спірт. У краіне, што прывыкла жыць ва ўмовах недахопу прадуктаў харчавання, з'явіўся новы дэфіцыт. Бутэлька гарэлкі ператварылася ў эквівалент цвёрдай валюты. Вытворчасць моцных спіртных напояў скарацілася на 25%, плошча вінаграднікаў — на трэць. Была зачынена або перапрафілявана большасць спіртагарэлачных і вінных заводаў.

Было сказана

Уладзіслаў РУБАНАЎ, пісьменнік:

«Чым глыбей апускаецца чалавек у сваю душу, тым вышэй падымаецца ў Сусвет».

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ПАКАШТУЙЦЕ

Рэвень

Дзіўная расліна! З пункту гледжання батанікі, гэта гародніна, аднак рэцэпты страў з рэвенем часцей за ўсё сустракаюцца ў раздзелах дэсертаў і салодкай выпечкі. Тым не менш з рэвеню можна гатаваць салаты, гарніры да мяса і рыбы, нарыхтоўваюць у выглядзе рэзкіх соусаў. Для гатавання часцей за ўсё выкарыстоўваюць сцёблы. Выбіраць трэба цвёрдыя чырвоныя сцёблы, якія лёгка ламаюцца. Перад выкарыстаннем з іх счышчаюць тонкую скурку.

Рыба-кары ў рэвеневым соусе

Спатрэбіцца: *рыба (белая, філе) — 600—800 г; сок лімона — 2 ч. л.; цыбуля рэпчатая (буйная) — 1 шт.; часнок — 2-3 зуб.; алей — 2 ст. л.; рэвень — 300 г, парашок кары — 1-2 ст. л.; цукар — 0,5 ч. л.; булён (агародніннны) ці вада — 200 мл; вяршкі — 250 мл; зеляніна пятрушкі; соль, чорны перац — на смак.*

Рыбнае філе рэжам на кавалачкі па 2-3 см шырынёй, паліваем лімонным сокам, солім, перчым і ставім у халоднае месца.

Для соусу рэвень разразаем уздоўж, калі сцёблы буйныя, і наразаем на кавалачкі па 1 см. Цыбулю і часнок рэжам дробнымі кубікамі, абсмажваем на алеі 5 хвілін, дабаўляем рэвень, смажым усё разам яшчэ 5 хвілін. Дабаўляем кары, заліваем булёнам, змешваем, дабаўляем вяршкі. Солім, добра перчым, даводзім да кіпення і варым БЕЗ вечка 10 хвілін. За гэты час рэвень разварыцца і булён пачне гусцець. У канцы соус трэба давесці да аднароднай кансістэнцыі, працёршы праз сіта або пры дапамозе блэндара.

Потым апускаем у соус рыбу, змешваем, варым ПАД вечкам 5 хвілін. Выключаем агонь.

Ідэальны гарнір — рыс.

УМЕЛЫЯ РУЧКІ

Дэкаратыўная бутэлечка з кветкамі

Для стварэння кампазіцыі спатрэбіцца празрыстая бутэлька прыгожай формы. Яе трэба добра вымыць і прадэзінфіцыраваць кіпенем. Расліны можна закласці адразу, расшчапіць сцябло, і заліць растворам гліцэрыны і вады ў прапорцыі 1:2. Для найлепшага эфекту да закладкі ў бутэльку расліны можна на некалькі дзён паставіць у такі раствор, каб яны набраліся ім. Затым закладваеце кветкі ў бутэльку, палачкамі распраўляеце іх, асцярожна заліваеце растворам і герметычна запячатваеце рыльца. Яго можна дадаткова ўпрыгожыць шпагатам, стужкай або заліць сургучом.

ЖАНОЧЫЯ САКРЭТЫ

Правілы карыстання дэзадарантамі

Антыперспіранты і дэзадаранты стануць нам незаменнымі памочнікамі, калі пры іх выкарыстанні мы будзем прытрымлівацца некалькіх простых правілаў.

✓ Нельга апрацоўваць антыперспірантамі і дэзадарантамі ўчасткі нямытай або раздражнёнай скуры.

✓ Абавязкова змываць іх у канцы дня.

✓ Пад уздзеяннем сонечных прамянёў некаторыя дэзадаранты могуць утварыць цёмныя пігментныя плямы. Асабліва гэта тычыцца сродкаў, якія змяшчаюць вітамін B^{10}, некаторыя антыбактэрыяльныя дабаўкі, бергамотавы алей і алей усіх цытрусавых.

✓ Калі пах поту з'яўляецца вялікай праблемай, то дэзадарант абавязкова павінен змяшчаць антыбактэрыяльныя дабаўкі.

✓ Пры куплі антыперспірантаў і дэзадарантаў звяртайце ўвагу на тэрмін прыдатнасці — чым ён даўжэйшы, тым больш кансервантаў. Акрамя таго, шмат залежыць ад тары. Кансервантаў заўсёды менш там, дзе ёсць герметычнасць. Напрыклад, у сухія дэзадаранты кансервантаў дабаўляецца больш за ўсё. Шмат гэтых рэчываў змяшчаецца і ў дэа-крэмах, якія трэба выціскаць з цюбіка. А вось пра спрэі такога сказаць нельга, бо змесціва гэтых балончыкаў недаступна для паветра. А значыць, яно практычна не падлягае раскладанню. Адпаведна і кансервантаў туды дабаўляецца менш.

✓ Пры выбары дэзадаранта трэба звярнуць увагу ў першую чаргу на форму выпуску. Спрэі, гелі, алоўкі, шарыкавыя і ролікавыя дэзадаранты — кожная з гэтых разнавіднасцей адпавядае пэўнаму тыпу скуры. Так, спрэі катэгарычна проціпаказаныя людзям з адчувальнай скурай: спірт, які змяшчаецца ў іх у вялікім аб'ёме, можа выклікаць раздражненне, пачырваненне і моцны сверб. Для гэтага тыпу скуры больш падыдуць «зберагальныя» сродкі — парфумiраваная пудра або дэа-тальк. Апошнія, у сваю чаргу, не падыходзяць для сухой скуры: у гэтым выпадку варта аддаць перавагу крэму, які дэзадаруе.

✓ Лепш не выкарыстоўваць дэзадаранты з рэзкім водарам у месцах, дзе могуць жыць пчолы, чмялі або восы, бо насякомыя, прыцягнутыя пахам, могуць вас уджаліць.

Чытайце таксама ў майскім нумары часопіса «АЛЕСЯ»:

- Жанчына — афіцэр контрразведкі? Рэальна!
- Што такое «пераходны ўзрост» пасля 40 гадоў і як з ім «змагацца»?
- Каму патрэбны паслугі стыліста-іміджмейкера і beauty-кансультанта?
- Як упрыгожыць хваёвымі раслінамі прысядзібную пляцоўку?
- Дзе правесці час на пенсіі з карысцю для сябе?

Азбука народнай культуры

ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

Ушэсце. У беларускім народным календары чацвер на шостым тыдні ці на саракавы дзень пасля Вялікадня носіць назву Ушэсце, Ушэснік, Шоснік, Узнясенне. З аднаго боку, гэта свята прысвячалася ўзыходу Ісуса на неба. З другога — разумелася літаральна, як «рост», «пад'ём», «узыходжанне». З такім яго асэнсаваннем звязаны многія абрады.

◈ У шматлікіх раёнах гэты дзень святкавалі як апошні дзень вясны.

◈ На ўсходнім Палессі выконвалі абрад «ваджэння і пахавання стралы», які быў накіраваны на тое, каб падарункамі ў выглядзе манет, пярсцёнкаў і да т.п., што закопвалі ў зямлю, задобрыць добры дух поля.

◈ У гэты дзень гаспадыні абавязкова пяклі бліны з тонкага цеста: «Хрысту напекчы анучы». Другой абавязковай стравай была яечня.

◈ Згодна з народнымі павер'ямі, ад Вялікадня да Ушэсця па зямлі вандруюць Хрыстос і апосталы ў жабрацкім адзенні. Яны выпрабоўваюць людзей на міласэрнасць, адорваюць добрых і караюць злых. У гэты час трэба даваць як мага больш міласціны.

◈ З гэтым былі звязаны і клопаты пра чысціню зямлі: «Увідзіш трэсачку — падымі, увідзіш бумажку — падымі з дарогі: да Вазнясення Хрыстос па зямлі ходзіць».

◈ Лічылася, што той, хто на гэтым тыдні будзе наводзіць парадак вакол хаты, на падворку, вуліцы, будзе «ўзнагароджаны» добрымі адносінамі з дзецьмі, а для жанчын такія дзеянні будуць спрыяць лёгкім родам.

◈ У дні паміж Ушэсцем і Троіцай забаранялася ткаць, вязаць і г.д., лічылася, што можна выпадкова «заткаць» неабходныя ў гэты час дажджы.

■ Не прапусці!

АЎТАМАБІЛЬНАЯ КЛАСІКА — НА ВУЛІЦАХ МІНСКА

Сёння, 16 мая, у сталіцы адбудзецца падзея, якая дазволіць жыхарам і гасцям горада дакрануцца да гісторыі аўтапрама — Міжнародны злёт рэтра- і класічных аўтамабіляў «Рэтра-Мінск-2015», прысвечаны Году моладзі і 70-годдзю Перамогі. Яго арганізатарамі выступілі грамадскае аб'яднанне «АўтаАмерыка», Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі і Маладзёжны тэатр эстрады.

«Рэтра-Мінск-2015» збярэ аўтамабілі і іх уладальнікаў з Беларусі, блізкага і далёкага замежжа. Усяго жыхарам сталіцы прадставяць больш як 70 самых цікавых экіпажаў розных гадоў і характарыстык. Сярод іх такія ўнікальныя мадэлі, як BMW 340 (1950 год), Мустанг GT500 (1967 год), Chevrolet Montecarlo (1971 год), Масквіч 407 (1959 год), Трабант P601 (1964 год) і многія іншыя. Таксама чакаюць і такі эксклюзіўны экіпаж, як Mercedes-Benz 1903 года. У 11.00 на плошчы Свабоды каля гарадской Ратушы адбудзецца ўрачыстае адкрыццё. Падчас яго кожны ахвотны зможа сфатаграфавацца не толькі з упадабанымі аўтамабілямі, але і акунуцца ў атмасферу вінтажу, размаўляючы з мадэлямі ў стылі «рэтра», а таксама выпрабаваць на сабе дзеянне «магічнай фотабудкі».

Надзея НІКАЛАЕВА.

Раковская птицефабрика РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ

ИНДЮШАТ Биг-6 (Польша),
ИНДЮКОВ (90 дней),
ЦЫПЛЯТ КУР НЕСУШЕК (Хайсекс),
КУР НЕСУШЕК (Хайсекс) 360 дней.
МТС (8029) 573 36 22, Velcom (8029) 152 03 53. УНП 190593421

СЁННЯ

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	— 5.06	21.07	16.01
Віцебск	— 4.50	21.03	16.13
Магілёў	— 4.56	20.57	16.01
Гомель	— 5.00	20.46	15.46
Гродна	— 5.23	21.21	15.58
Брэст	— 5.30	21.14	15.44

Месяц

Маладзік 18 мая.

Месяц у сузор'і Цяльца.

Імяніны

Пр. Мікалая, Пятра, Цімафея.

К. Андрэя, Сымона.

Фота Надзеі БУЖАН.

ЗАЎТРА


Геамагнітныя ўзрушэнні
22 гадз.
01 гадз.
04 гадз.
07 гадз.
10 гадз.
13 гадз.
16 гадз.
19 гадз.
ВІЦЕБСК 743мм рт.сл. +5..+7°С +14..+16°С
ГРОДНА 751мм рт.сл. +7..+9°С +13..+15°С
МІНСК 738мм рт.сл. +4..+6°С +12..+14°С
МАГІЛЁЎ 740мм рт.сл. +4..+6°С +15..+17°С
БРЭСТ 750мм рт.сл. +7..+9°С +14..+16°С
ГОМЕЛЬ 745мм рт.сл. +5..+7°С +16..+18°С
Абазначэнні:
— невялікія геамагнітныя ўзрушэнні
— слабая геамагнітная бура
— малая геамагнітная бура
...у суседзяў
ВАРШАВА +13..+15°С
КІЕЎ +17..+19°С
РЫГА +11..+13°С
ВІЛЬНЮС +12..+15°С
МАСКВА +10..+12°С
С.-ПЕЦЯРБУРГ +12..+14°С

УСМІХНЕМСЯ

Я наўмысна нарадзіўся летам, каб на мой дзень нараджэння замест торта быў шашлык.

— Дарагая, я вырашыў, што больш ніколі не буду з табой лаяцца!

— Не, вы толькі паглядзіце на яго! Ён вырашыў... А мяне ты спытаў?!

Я сачу за сваёй фігурай, але варта мне толькі адвярнуцца, як яна ўжо нешта есць.

— Што гэта там так моцна грукоча ў пральнай машыне?

— Ды я шкарпэткі мыць закінуў.

У доме, дзе жыве кот, поўсць — гэта прыправа.

caricatura.ru

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. ДРЫЛА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 284 44 04, 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыі: 287 18 81.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ РЭКЛАМЫ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Передрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 20.007. Індэкс 63850. Зак. № 1967.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19.30 15 мая 2015 года.